

на кангрэсе чакавалі 25 чужаземных
оных, галоўным чынам, намецкіх і
індыянаў.

СССР на кангрэсе прымаюць
са старшын асаблівай групы та-
рыста прафесар Ісачніка, вядомы
дыпламат Варав'я, знаўца поўна-
прафесар Кніповіч і інш.

Гагаварыліся...

цыял-дэмакраты на службе
у Гіндэнбурга

БЭРЛІН, 18. Згодна паведамлень-
ня «Ротэ Фанэ» адбылася сакратная
рада паміж Штрэазманам, с.д.-
лерам і стале-сакратаром раней-
шага ўраду, які па даручэнні Гін-
дэнбурга прыняў удзел у нарадзе
у ўскароння перагавораў аб
вароння нааліцыйнага ўраду. Да-
дана поўная згода па пытаннях
ложней палітыкі, у прыватнасці
пытаннях аб дэтрмінавай эва-
цыі Рэйнскай вобласці.

цэрэлія „АС 127“, аб'явіў 100 ты-
сяч. метр., шпартынаў іо гэд ілге-
метраў у гадзін. Пабулова цэрэлію
заканчваецца ў Фрыдрыхсгафене і з
восені ён будзе выкарыстан на павет-
ранай лініі Гішпанія-Паўднёвы Аме-
рыка.

У экспедыцыі на паўночнае канца-
воўсе возьмуць удзел такоама і са-
вецкія вучоныя.



Нямецкія сацыял-дэмакраты
падпіраюць буржуазны лад.

Ангельская кампартыя аб правакацыях Хікса

ЛЕНДАН, 14. Ангельская кампартыя
ублажвала ў сваім органе „Уорнерс
аф“ заяву наконт вытоўлення
іса.

„Абнавачанні, высунутыя супроць
ведчых установаў у Лендане, — гаворыць
у заяве, — падірпелі поўнае фіаско.
Вывалачанні супроць савецкіх уста-
ноў былі пабудаваны выключна на да-
дзеным паліцэйскім асцяжы. Толькі
карта і злонамераная кампанія, якая
не на мэта зламаць маніполію са-
вечкага замежнага гандлю — у першую
чаргу, а ў канчатковым выніку — па-
дхтываць грамадскую думку да но-
вай вайны супроць першай сацыялі-
стычнай рэспублікі, магла прымусіць
ізаіраваць урад да такога выступ-
лення. У гэтым міністру Унутраных
спраў садзейнічалі выпеды супроць
азацкага Саюзу з боку, гэтага званых,
збочых лідараў.

Наадварот, іменна аведні Ура-
дмей-бы права акардзіца на прапаган-
ду, шпіанаж і тэрытарыяльную дзей-
насць, якія оубыдуоца і накіраваны
супроць яго“.

Закранаючы далей аб'яднаны на-
маганні Джойнсона Хікса і Томаса
у палаце вобшчына абярнуць уою опраау
у мэтах кампаніі супроць камуністыч-
най партыі, адоева падкрэслівае, што
камуністычная партыя на бачыць пры-
чыны для оораму ў тым, што яна
зьяўляецца оэкіцыяй Камінтэрну, гэта
значыць, сапраўднай міжнароднай аса-
цыяцыі працоўных. Камуністычная
партыя лічыць, што гэта дае ёй оовад
ганярыцца, а не оароаецца. Камуні-
стычная партыя заяўляе катэгарычна,
што яна ў будучым мае намер пад-
трымліваць і разгортваць оова адно-
сіны з Камуністычным Інтэрнацыа-
лам і брацімі партыямі заграіцаў.



ЧЭМБЭРЛЕН: — „Перагусыці паветра...“

палітыкаў, запрапанаваны
вядомы асаблівы. Прынаоае
оабоую пераносіць версію, што ўзрыў
цаліку арганізаваны «аэітэмі» поў-
днёўнаў.

ШАНХАЙ, 16. Нанкінскі ўрад апу-
блывае дэкларацыю аб сваёй замале-
най палітыцы, у якой, між іншым,
засорыцца:

„У сучасны момант, пасля заавр-
шэння спраы аб'яднання Кітаю,
мы аяркуем, што наступіла пара
начыць перагаворы аб новых дагаво-
рах, на падставе поўнай роўнасці і
узасналага наважаннага суаврэннітэту
абоаеаы бакоў“.

Рад гарадоў Грэцыі абхоплены забастоўкай масавай арышты

ВЕНА, 16. Паводле паведамленняў
з Атан, 14-га чэрвеня ў Салоніках
хваліла паліцыя напала на саод рабо-
чыя туніцкія фабрыкі. Многа рабо-
чыя паранена. У Салоніках і другіх
гарадах, якія абхоплены забастоўкай,
усе грамадзкія будынк і вуліцы запл-
нены войскамі. Дэманстрацыі забароне-
ны. Арышты набываюць масавы ха-
рактар.

У Кракаве бастуе 6 т. рабоч., заня-
тыя на ровных будаўнічых працах.
Чакаецца абмяччэнне забастоўкі ма-
ляроў, каменчыкаў, атынкаўчыкаў
і камяляроў дзеля падтрымання будаў-
нікоў.

Апэтыты Японіі

ТОКІЁ, 16. «Тоні-Асахі» паведам-
ляе, што японскі ўрад настаівае на
тым, каб Цындао і Цзінане былі аб-
вешчаны «солёнымі гарадамі». Кі-
тайскі гарнізон павінен быць вы-
ведзены з гэтых гарадоў. Японія па-
вінна кіраваць шандунскай чыгун-
кай.

маніскаму ўраду пераносіць спалічу
у краі.

Перад аднаўленьнем польска-літоускіх перагавораў

Па вестках польскага газет, Валды-
мароа заявіў прадстаўніком друку,
што польска-літоускія камісіі ў Коў-
ні і Варшаве адноаваць сею працу яшчэ
ў гэтым месцы. Літва запрапанавала
Польшчы оаікаць пленарнае на-
садзэнне Бельскабскай канфэрэнцыі
ў жэніў. Апрача таго Валдымароа
заявіў, што лічэ ў гэтым годзе ў
Літве будзе скасавана ваеннае ста-
новішча і праведзены рад важныя рэ-
фармаў.

Непаслушнае дзіця



ЧЭМБЭРЛЕН: — „Я цябе, малыш,
адзучу псаваць паперу!“

ВІЗІТЭРЫ З „ФАРЭЙН-ОФІСЭ“

У мінулыя часы дыпламаты озь-
дзілі з «візітамі», якія павязана
заканчвацца якой-небудзь больш
або менш буйной асігнасыця для
нароаў, ад імя якіх яны гаварылі,
у Парыж, у Лендан, часамі ў Бер-
лін або Рым. За апошні час, ад-
нак, дыпламаты, якія знаходзяцца
на лячэнні і адпачынку, адчулі
падароную пашчотнасць да Вар-
шавы. Праўда, часамі яны лічаць
за лепшае сустракацца з сваімі
варшаўскімі прыяцелямі ў Берліне.
Але гэта справы не амяняю. Усё-ж
Польшча — любімая краіна вялікіх
і малых палітыкаў, якія працуюць
або ў самым «Фарэйн-Офісе» (ан-
гельскім міністэрстве замежных
спраў), або так ці інаш з ім звяз-
ваных.

Можна абмяжавацца самым бог-
лым пералічэннем: за май месіць
адбіліся спатканні лэрда Біркен-
хода (ангельскага міністра па спра-
вах Індыі) з намеснікам польскага
вайсков.га міністра, генэралам Ка-
наржэўскім у Берліне, наведанне
Варшавы вядомым англа-расійскім
белатвардзейцам Агураам; у пачат-

ку чэрвеня ў Польшчу прыехала
румынская ваенная місія, а сёння
мы даведваемся аб тым, што сэр
Лінксэй, ангельскі пасол у Берліне
аддаў Варшаве свой візіт.

Зразумела, усё гэтыя візіты,
спатканні, гутаркі, спартыўныя
падарожжы робяцца зусім «прыват-
ным парадкам». Газеты, якія на-
ведваюць аб прыездзе Лінксэя ў
Варшаву, таксама падкрэсліваюць
«прыватны» характар яго пада-
рожжа.

Аднак, наш напратыжываны чы-
тач ужо навучыўся суапааўляць
некаторыя зьявішчы. Вось, напры-
клад, выступленне Джойнсона Хі-
кса ў парламанце з «выкрываньня-
мі» аб дзейнасці савецкіх банкаў.
Якое гэта зьявішча — прыватнае
ці грамадзкае? Можа Джойнсон Хікс,
грунтуючыся на досыць-такі ганеб-
ным правале яго правакацыі, так-
сама заявіць, што ён выступаў «у
прыватным парадку»? А выступ-
ленне Залескага з прамоваю аб
тым, быццам «Масква нацкоўвае
Літву супроць Польшчы», гэта так-
сама прыватнае зьявішча? А на-

веданне Польшчы румынскай ваен-
най місіяй і заключэнне ваеннай
канвенцыі паміж абааьвоама краі-
намі мае палітычнае значэнне,
ці не?

Усё гэта адбылося на працягу
алнаго месіца. Усё гэта сьведчыць
аб тым, што наступленне на Са-
вецкі Саюз вядзецца паводле пэў-
нага пляну і кірунца і пэўнага
цэнтру. У імперыялістычнай палі-
тыцы могуць быць віггагі, на-
асобныя наўдачы, відэочная не-
пасьядаоўнасць. Але імперыялізізм
і, асабліва імперыялізізм ангельскі,
умее давагацца сваіх мэт усімі
сродкамі, дзе треба абыходзячы,
дзе можна — разбіваючы пера-
шкоды. Яго бліжэйшая мета —
арганізацыя новай вайны супроць
Савецкага Саюзу і ён не пашкадуе
нічога каб гэтай мэты дабіцца.

Таму ўсё мышыная вазьня ды-
пламатаў і ваенных агентаў у Вар-
шаве, Берліне, Жэневе, Лендане і
Парыжы мае для нас вельмі вялі-
кае значэнне і абавязвае нас да
вядзення ільнясці.

Першы зоры пералет 1928 г.

МАСКВА, 18. 17-га чэрвеня адбыў-
ся першы зорны пералёт 1928 году.
У пералёце бралі ўдзел 19 самале-
таў, якія вылечелі ў Маскву з 9
пунктаў, 16 самалётаў прыбыло
свачасова. З прычыны няспрыяю-
чага надвор'я тры самалёты зрабілі
прымушаную пасадку. Першым пры-
ляцеў апарат з Троіцка — а 16 г. 55
хв. з лётнікам т. Пурэліс і нагла-
дальнікам т. Сокалавым. Апарат па-
крыў 650 кіліметраў на працягу 3-х
гадзін 50 хв.

Другі — а 17 гадз. прыбыў самалёт
з Бабруйска, потым з Дрэўні і г. д.
Калі самалёты прыляцелі, адкрыўся
мітынг, на якім выступіў тав. Ун-
шліхт. У сваёй прамове ён адзна-
чыў, што маладыя савецкія лётнікі,
выпуску 1927 і 1928 году дасканала
справіліся з сваёй задачай.

Зьезд дактароў Нямецчыны і СССР

КЕНІГСБЭРГ, 12. 11-га чэрвеня ад-
крыўся зьезд дактароў Нямецчыны і
СССР па пытаннях аб барацьбе з скар-
латнай. Ачмыненне зьезду мае ўра-
чысты характар. Ад імя 5.000 устаноў
СССР на прыёмнікі адказваў харкаў-
скі прафесар Златагораў.



Чаму нас цікавіць паўночнае кандавосьсе? Палярная краіна і яе ахвяры

Экспедыцыя Нобіле на дырыжаблі
«Італія» да Паўночнага кандавосься
і катастрофа, якая я ён адарылася,
натуральна, прымушае ўспомніць аб
радзе іншых спроб прасякнуць у
глыбіню палярных краёў і параджае
пытаньне: што-ж, уласна, прыцягвае
сьмелых вандроўнікаў у даўніх ча-
соў у гэтыя глыбы месцы?

Многія-ж з іх (Паль, Варенц,
Гудсон, браты Картарыль, браты
Фрабішар, Седаў, лётнік Андрэ з
двума памочнікамі, Дэ-Лёаг з 11 па-
дарожнікамі, Франклін з 130 тавары-
шамі) пры самых трагічных умо-
вах загінулі там, аднак, жаглівае
сьмерць іх ня толькі ня спыніла
іншых, а наадварот, выклікала яшчэ
большую цягу ў невядомае.

У палярных краях — вечныя ільды,
сьнежныя буры, паўтадовая ноч, ні
аданакі расьлінасці... Жыццё ў
звычайным оаьсе гэтага сьлова немаг-
чыма... Усё гэта вядома...
Так авычайна разважаны і вяду-
лена пытаюць: чаго-ж так настойліва
імянуцца туды? І воць чаму.
Нам важна падняць заслоны над
ледніковым пэрыядам, які зьяўляец-
ца пераходнай ступеньню ад веку
іспалінскіх зьявіроў да веку чаля-
веча: для нас гэта — важнейшы мо-
мант у гісторыі Зямлі.
Нам мала ведаць толькі тое, што
ледніковы перыяд быў, треба вы-
сьвятліць — чаму і як ён наступіў.
Каб вырашыць гэтую вадчу, перш
за ўсё неабходна дакладна дасьлед-
ваць месцы, дзе ледніковы перыяд

агендта паведамляе в Кінгсбел, што
туды наравяецца судно «Хобі», якое
потым пойдзе ў Нарвэгію.

У будучыні пошукі Нобіле будуць
весці парадок «Враганца» і два нар-
вэскіх самалёты.

Паведамленьні чужаземнага друку
аб тым, быццам «Хобі» падарваў
трох удальнікаў экспедыцыі Нобіле,
пазбаўлены ўсіх падстаў.

яшчэ працягваецца і дзе калісьці,
як напрыклад, у Грэнляндзі (Зя-
лёная Зямля) быў раён поўна жыц-
ця, а зараз гэта вьсць паллярны
край.

Вывучаючы быт сучасных дэна-
роў, мы тым самым вывучаем жыц-
цё першабытнага чалавека.
Толькама-я робяць досьледы паляр-
ных краёў, якія яшчэ знаходзяцца
ва ўладзе ледніковага перыяду, мы
тым самым выкрываем тэміну най-
больш важнай для нас старонкі ў
гісторыі Зямлі.

Акрамя таго, вывучэнне паляр-
ных краёў надзвычайна важна для
нас ў чыста-практычных адносінах.
Бав паўных ведаў пануючых там
водных плыняў немагчыма пастаю-
ка паўночнага суднаходства. Іменна
там зараджаюцца і адтуль ідуць
цыкланы, і таму досьледы паветра-
ных плыняў на крайняй поўначы
дадуць нам магчымасць беспамыл-
кова прадрэкаць надвор'е на доўгі
тэрмін, што вельмі важна для сель-
скае гаспадаркі.

Вывучэнне сваясаблівых у па-
лярных краях электрычных, магніт-
ных і святельных зьявішч, наглядан-
не тэмпературы паветра і вады,
акрэсьленне атмасфернага націску
і воблачнасці, прамер морскіх глы-
бінь, аэраымленне в рэльефам дна,
напясненне на малу небосьледа-
ных выспаў, усё гэта ў сваю чаргу
робіць больш багатымі нашыя веды
прыроды, і, зьявіць, набліжае нас
да канчатковай пераагі над ён.



ЗАЛЕСКІ: — „Вось козыр „Чэмб“ паказвае, што нашы
непаразумыні з Літвой запечаць ад... Масквы...“

Тав. Ломаў аб уроках шахцінскай справы

Проекты новых шахт будуць перагледжаны і затым яны будуць прапушчаны праз агонь рабочай крытыкі

ХАРКАЎ, 18. На ўсеукраінскай вытворчай канферэнцыі саюзу гарна-рабочых, скліканай для абгаварэння злободзенных пытанняў прамысловасці, старшыня праўлення Донеўскага т. Ломаў у дакладзе аб стане работ у каменна-вугальнай прамысловасці між іншым сказаў: «Шахцінскае справа зьяўляецца для ўсіх нас добраю навукаю, якая павінна быць улічана для таго, каб у далейшым ні шкодніцтву, ні нявольным памылкам не магло быць месца.

Як вядома, шкоднікі ўсю сваю ўвагу згуртавалі на будаўніцтве новага Донбасу, на праектаванні і праходцы новых капальняў. Таму мы зараз перагледваем тыя праекты новых капальняў, якія ўжо былі зацверджаны раней. Потым гэтыя праекты будуць прапушчаны праз агонь рабочай крытыкі, бо толькі гэта змога папярэдзіць памылкі. З другога боку, на падставе даных шахцінскага працэсу, мы прыступілі да абследавання ўсіх капальняў, якія былі раней затоплены ў мэтах шкодніцтва. Магчыма, што аднаўленне старых капальняў зьявіцца больш карысным і эканамічна больш мэтазгодным, чым закладна новых.

У заключэнне т. Ломаў заклікаў рабочых дапамагчы тэсту яшчэ хутчэй злікаваць вынікі шкодніцкай работы ў Донбасе.

У Заходняй Беларусі

Забастоўкі ў Белавескай Пущы

У Белавескай Пущы ідуць забастоўкі.

Расце дарагоўня прадуктаў. Зьявілася імкненне рабочых да арганізацыі ішоў у профсаюзы, якія летась былі задушаны ўладаю.

Забастоўніцкі дамагаюцца падвышкі заробтку на 50 процантаў. Забастоўка стала вельмі ўпартай, прычыны пярэняцца адміністрацыя вымаганьня рабочых. Яшчэ ў маі месяцы сталі сваводы ў Белавескай Пущы—«Стоць» і «Грудан», тагсама і рэшта прадпрыемстваў у Пущы—у Гайнаўцы. Вастуе болей за тысячу рабочых.

Партыйнае будаўніцтва

ПА РАЁННЫХ ПАРТКАНФЭРЭНЦЫЯХ

ТАМ, ДЗЕ ПЛАВАЛІ ПА ВЕРСЕ

(Уражаньні ад Копыскай парт-канферэнцыі)

Часамі райкомы КП(б)Б абмяжоўваюцца павярхоўным вывучэннем працы тэй ці іншай установы, і такім чынам, нападоўча з-за сваёй лёгкавернасці на вудачку, так званых «ляграваных камуністах», якія ўсю сваю працу робяць у ружовых фарбах. Часамі-ж бываюць і такія здарэнні, калі сумленныя камуністы, лічачы, што яны выконваюць партдырэктывы, сапраўды аказваюць «мядзевую паслугу» партыі. Тавіа зьявішчы выкрыла толькі што закончываа Копыскае партканферэнцыя. Копыскія кааператары жадалі павялічыць павялі капіталы кааперацыі і рабілі гэта вельмі арыгінальным спосабам. Каб выкапаць дырэктыву Двепрасаюзу аб павялічэнні паз, сталі «разбазарваць» хлеб направа і налева. Каб спагнаць пратэрмінаваную пазыку, пазбавілі бядняція гаспадарні права на атрыманьне насення. Такія практыка работы копыскіх кааператараў балюча б'е па інтарэсах рабочых і вясковай беднаты і зьяўляецца грубым парушэннем вяскавай палітыкі партыі.

Але ня толькі гэтымі адмоўнымі бакамі характарызуецца праца копыскіх кааператараў, якія ў сваёй працы ня ўмеюць увазаць фінісава-кааперацыйныя задачы з палітычна-вяскавымі задачамі. Ніякімі саславаньнямі на «аб'ектыўныя ўмовы» нельга вытлумачваць таго, чаму ў той час, як усе раёны скардзіліся, што крэдытаў ня хапае для здавальнення ўсіх патраб насельніцтва ў пасеўную кампанію, Копыскае крэдытнае таварыства скарыстала толькі палову машыннага крэдыту (няўжо бедната Копыскага р-ну ўжо поўнасьцю задаволена с.г. прыладамі?) і тысячу рублёў з невялічкай сумы ў 2.500 руб. на кантракцую вярнула назад Сельсаюзу. Невразумелы і рад фактаў з дзейнасці спажывецкай кааперацыі. Калі нават пакінуць без увагі тое, што аплата прадаўнікоў кааперацыі адбываецца—па словах рабо-

чых-партыйцаў — па маскоўскіх і харваўскіх стаўках (можа, яе спедам вылікай кваліфікацыі?), што звыш трыццаці тыс. руб. перацягнана ўложана на непатрэбнае будаўніцтва з «цёмным мінулым» (будынак куплен у члена праўлення), то чаму адно з найбольш моцных пізадых спажыватарыстваў у Аршаншчыне закончыла аперэцыйны год з дэфіцытам, дапусчала рост зваротаў і сэгкі (замест 73 стала 83) прыдатнага капіталу, разбазарыла хлеб і гэтым стварыла дзюкое становішча для насельніцтва раёну?

Партканферэнцыя выкрыла рад адмоўных базоў і на культурным вучастку працы. У раённым асяродку—пад самым носам раённых устаноў—у сямігодцы, дзе на чале стаіць кандыдат партыі, заўважаецца, што там недавальняючы сацыяльны склад вучняў, дрэнная пасьпяховасць вучняў па грамадзтвазнаўстве, аднолькавасць платы за навучаньне дзяцей як рабочых, так і кулакоў, наведваньне царызы некатарымі настаўнікамі і вучнямі і г. д.

Грозным папярэджаньнем, якое ставіць пад знак пытаньня ўсю працу сярод батрацтва, зьяўляецца факт зьмяншэння абхону калект. дагаварамі батракоў з 212 да 96 калект. дагавароў ў гэтым годзе. Адсюль зразумела, чаму наглядцамо слабы рост партыйнай і камсамоўскай арганізацыі за лів батракоў ў Копыскім раёне.

Могучь сказаць, што ўсё гэта дробязі і асобныя выпадкі, але яны знаходзяць часамі значны адбітак у палітнастроях працоўных раёну.

Агульным ход працы канферэнцыі — актыўнасць, дэдавітасць, суровая крытыка памылак з боку удзельнікаў—паказаў, што Копыскае партарганізацыя ўладае ўсім патрэбным для зьвязьця выкрытых недахопаў. Трэба толькі дабіцца, каб ні адна скарга, ні адна заява рабочага або сялянна не засталася незаўважанай.

Б. Стасэвіч.

Канферэнцыя адкрылася ў суботу, 9 чэрвеня, і закончылася ў панядзелак. Два з паловай дні працавала канферэнцыя. 62 выступленьні ў спрэчках па дакладу. Усе выступленьні таварышы пачыналі сваю прамову аднолькава: «Дасягненні ёсьць у працы і досыць значныя, але я буду зазначаць на тыя недахопы, якія ёсьць у нашай працы». З усіх выступленьняў можна было-б класіфіцыялікую кнігу, якая ахапіла-б усе бакі жыцця.

Ужо ў справадачы сакратара гаркому тав. Фёдарова былі адзначаны грунтоўныя труднасці і недахопы ў працы. Спрэчкі пацвярджалі і дапаўнялі справадачу. Тав. Фёдару адзначав:

— Магчымасці для рацыяналізацыі вытворчасці ў нас вялізныя, але мы не навучыліся яе праводзіць. Вось, напрыклад, напярэва ф-ка «Прафітэри» толькі лепшай расстаноўкай работніц і машын дабілася ўвьяняцца прадукцыйнасці працы пры браку-сартоўцы на 300 проц.

— Часта шмаз шуму робім па малаважных пытаньнях. Спачаліся 8 месяцаў на «Чырвонай Вярэвіне» аб кампенсацыі рабочым за страты ў зарплате пры ўвядзеньні стандарту, а калі прышлося плаціць, аказалася: аднаму рабочаму 7 капеек трэба дадаць, другому 9 трэпяму 17 і г. д. А выступаўшыя ў спрэчках дапаўнялі:

— А вось аб замене трэпаў сандэлімі на гэ-жа ф-цы «Чырвоная Вярэвіна» ідуць спрэчкі па некалькіх месяцаў ва ўсіх інстанцыях. Рабочыя нервуецца, а ўся гэта замена павінна каштаваць 100 рублёў.

Несвачасовае фінансаваньне ставіць пад пагрозу ўсё будаўніцтва. Галоўсацстрах перадаў у акрадзел аховы здароўя 50.000 руб. на

сканчэньне больніцы, а акрадзел аховы здароўя з гэтых грошай перадае Барысаву толькі 14.000 руб., чым затрымлівае будаўніцтва.

— Праца па шэфстве ва ўмовах Барысаву мае вялізнае значэньне, але гэта наша слабое месца ў працы. Праўда, 2-3 прадпрыемствы працуюць у гэтым напрамку ня дрэнна. Дапамагаюць сялянам у культпрацы, арганізавалі 2 кузьні для дапамогі беднаце, але іншыя прадпрыемствы сьпяць, нічога ня робяць, а галоўнае, не ствараюць актыўнае вакол гэтага таварыства з беспартыйных рабочых

— Рабочыя сходы большай часткай праводзяцца па шаблёне: дакладчыку—гадзіна, спрэчкі—паўтарыдзве гадзіны, прапановы перадаюцца ў камісіі. Рабочы адчувае, што гэтыя сходы ня маюць вялікага значэньня, і слаба іх наведвае.

Праца камсамолу, культурнае, партыйнае, савецкае, праца кааперацыі, нацпраца, беларусізацыя—усе гэтыя галіны выстачальна асьвятляліся ў спрэчках. Усе цёмныя бакі ў працы выстачальна асьвятляліся паходнымі бальшавіцкай самакрытыкі.

У працы канферэнцыі актыўны ўдзел прымаў сакратар Менскага АК КП(б)В, тав. Славінскі

Канферэнцыя ўхваіла палітычную лінію гаркому. Пэрсанальным галасаваньнем быў выбран новы склад гаркому з 29 членаў і 11 кандыдатаў, у большасці—рабочых ад варштату.

Пасьля канферэнцыі адбыўся першы пленум гаркому. Пленум аднагалосна абраў сакратаром гаркому тав. Фёдарова і бюро з 9 членаў і 5 кандыдатаў.

С.

За папаўненьнем тэарытычных і практычных ведаў

У суботу, 16-га чэрвеня, пачалі працаваць усёбеларускія курсы-канферэнцыя прапагандыстх, курсы жаварганізатараў і курсы работніц і сялянна-актывістах. На ўсебеларускіх курсах-канферэнцыі прапагандыстх з вялікім дакладам выступіў сакратар ЦК КП(б)В тав. Кіорын на тэму аб чарговых задачах КП(б)В у камуністычным выхаваньні.

На курсах работніц і сялянна-актывістах выступіў т. Чарвакоў.

Звыш 250 чалавек з розных кулькоў Беларусі сабраліся сюды, у кузьню камуністычнага выхаваньня, каб папоўніць свае тэарытычныя ведаы.

Л. К.

Упор на калектывізацыю вёскі

(Аршаншчына)

10-га чэрвеня г. г. у г. Горках, Аршанскае агаруді, адбылася 7-я райпартканферэнцыя. На канферэнцыю павінны былі зьявіцца 115 дэлегатаў з пастаноўчым голасам, а зьявілася 68 дэлегатаў. 40 дэлегатаў з акадэмічнай ачэйкі не зьявіліся з прычыны таго, што яны выехалі на летнюю практыку, і 7 дэлегатаў па іншых прычынах.

За справадачы перыяд пытаньне калектывізацыі ня сходазіла з парадку дня райкому, але нашы вясковыя ачэйкі на мясцох гэтага важнага пытаньня не ўсвядомілі. Камуністы, якія працуюць на сваёй гаспадарцы, павінны быць зачышчыкамі і арганізатарамі калектываў, а гэтага ў нас ня было. Гаспадары-камуністы не паліпшталі сваёй гаспадаркі і сялянства часта ставіць іх у прыклад, як дрэнных гаспадароў.

Праца з беднатаю і батрацтвам праводзілася невыстачальна, без канкрэтнай плянавасці. Палітыкаваўчая праца праходзіла здавальна, партвучобай было ахоплены 75 проц. усё партарганізацыі, але ўсе партыйны акуратна не наведвалі школ і гуртгоў.

Рост арганізацыі за гэты час выразіўся ў тым, што было пераведзена ў члены партыі 72 чал. і прынята ў кандыдаты 71 чал.

Па дэдавітасці і крытыцы канферэнцыя зьяўляецца першай у Горацкім раёне. У спрэчках выступілі 23 таварышы. Ня было выпущана з-пад увагі ніводнае пытаньне працы райкому.

Асаблівую ўвагу канферэнцыя звярнула на пытаньні зьніжэньня 20 проц. адміністрацыйных выдаткаў, калектывізацыі сельскае гаспадаркі, перабудовы вёскі, барацьбы з бюракратызмам, цыганінаю, на пытаньні лепшага абслугоўваньня беднаты і батрацтва, узьяняцца культурнага ўзроўню працоўных мас і сялянства.

Краўчук.

КРОК ЗА КРОКАМ

(Ад нашага віцебскага карэспандэнта)

Аб посьпехах калгаснага руху на Віцебшчыне мы ўжо пісалі. Але гісторыя «Добрынскай іскры», на вельмі вялікае калектыву ў Шумнянскім сельсавеце, Віцебскага раёну,—варта таго, каб аб ёй пагаварыць асабліва.

Калектыв арганізаваўся ў 1923 годзе. У члены яго ўвайшлі домабілізаваныя чырвонаярмейцы і былыя служачыя.

Сумны малюнак прадстаўляў сабою калгас у момант арганізацыі. 30 дзесяцін зямлі, залупчаны адзічэлы сад, адзін конь і дзве каровы, два плугі і садовыя нажнічкі—вось увесь актыв, з якім малады камунары прыступілі да стварэньня новага жыцця. Увесь інвэстар наўрад ці ацэньваўся ў 25 рублёў. Трудна было прыступіць да справы. Частка членаў ня вытрымала, уцягла.

Самая-ж стойкая частка камунараў засталася, аднак, вернай сабе. Быў ўзят курс курс на пэўнасьцю інтэнсіўных галі садкоўніцтва і малочнае жывёлы. Нястомная самаададана праца зрабіла сваю справу. Праз два гады камуна мела: 7 кароў, 2 коняі, 6 сьвіней, авечкі і цяляткі. А зараз—16 кароў мясцовай паліпшанай пароды, 16 сьвіней, 2 чыстыя ёркшыры і г. д. Кожны год сялянам прадаецца 16 парасят на племя. Сад, дзякуючы добраму дагляду за ім, дае штогодна каля 3.000 руб. прыбытку. «Іскра» заснавала буйны пладовы гадавальнік на 3,5 дзесяцін, з якіх кожная дзесяціна абядае 6.000 руб. вернага прыбытку ў год. Камуна зьяўляецца піянерам у справе ўкараненьня культуры памідораў—надзвычайна прыбыткавай і зусім невядомай яшчэ нашым сялянам. Для атрыманьня раньняй расады, заснаваны парнікі—24 рамы—лічба далёка не малад ў нашых умовах.

Усе лепшыя гатункі гародніны, усё новае, прыбыткавае ў сельскай гаспадарцы хутка падхапляецца аграномамі-камунарамі, якія сочаць за навейшымі дасягненьнямі.

Тав. Крок за крокам, былі набыты памешчыцкія Шэварноўскай перапрабляецца ў вогнішча сацыялістычнага будаўніцтва і новага арганізаванага жыцця ў вёсцы.

Я.

ПЕРАПІС САВЕЦКІХ І КАЛЕКТЫВНЫХ ГАСПАДАРАК

Курс на разьвіццё вытворчых сіл сельскай гаспадаркі павальна ўз-

Перапіс павінен высветліць: 1) Як разьвіваюцца ў нас роз-

і масавае ахапленне ім шырокіх бядняцка-серадніх клясаў сялян-

Нам патрэбны чырвоныя спэцыялісты

Цяперашні перыяд нашага буда-

віна-бедняка да паступленьня ў

ВНУ і тэхнікумы. Праграма рабфа-

ТАМ, ДЗЕ З ПРАПАНОВАМІ РАБОЧЫХ НЯ ЛІЧАЦА ЛЁЗУНГ САМАКРЫТЫКІ ЗАМЯНЯЮЦЬ ЛЁЗУНГАМ „ЯК МАЯ ЛЕВАЯ НАГА ХОЧА“ У ВЫНІКУ--БЕЗГАСПАДАРЧАСЬЦЬ, ГАЛАВАЦЯПСТВА І БЮРАКРАТЫЗМ

Гнілы „пункт гледжання“ працаўнікоў шклотрэсту

У раёце карэспандэнцыі ў газетах «Звязда» і «Рабочий», зьмяшчальных у красавіку месяцы, было ўзнята пытаньне аб навіскай над гутамі, у прыватнасці над гутамі імя Домбала (Барысаў), пагрозе застацца без сырцу (пяску). Гэтыя карэспандэнцыі выклікалі водгукі з боку Шклотрэсту, які, выкладаючы аб'ектыўныя прычыны парушэньня ў забесьпячэньні сырцом, у заключэньне заяўляе, што «забесьпячэньне заводу імя Домбала пяском ня было настолькі катастрафічным і пагражаючым, каб треба было ў друку ўзьнімаць тачную сэнсацыю».

Гэта «афіцыйнае» заключэньне, якое б'е сваімі апаратнымі адносінамі да крытыкі ў друку, было ў ЦКК-РСІ ўзята пад вялікае сумненьне. На даручэньні ЦКК, рэдакцыяй насцеленага заводу імя Домбала была праведзена праверка правільнасьці адказу адміністрацыі.

У выніку праверкі і даных, атрыманых у часе абсьледваньня шкло-прамысловасьці, ЦКК-РСІ прышла да наступнага заключэньня.

Папершае, крызіс з забесьпячэньнем сырцу быў выклікан, галоўным чынам, знадворнымі прычынамі: кар'еры, адкуль дастаўляецца пясок, былі заліты вадою.

Падругое, зметкі ў друку былі зусім сваячасовым папераджаньнем і гаварылі аб тым непамой рабочых, які быў выклікан весткамі аб крызісе з сырцом. Хоць выступленьні ў друку былі амаль адначасовыя з мерапрыемствамі трэсту на перакіданьні сырцу з Віцебска, аднак, друк паскорыў больш рашучыя мерапрыемствы на зьнішчэньні крызісу.

Патрэбіла, указаныя зметкі, што крызіс адбыўся на якасьці прадукцыі (некаторы час да атрымання новага сырцу скарыстоўваліся рэшткі пяску, зьмешаныя з грабёю) пацвярджаюцца праверкаю праз групу рабкораў.

Нарэшце, ЦКК-РСІ лічыць п'яна няправільным і неадпавядаючым задачам самакрытыкі заяву намесьніка кіраўніка трэстам т. Мілахоўскага і заг. камэрцыйным аддзелам Кліенскага, якія падпісалі сваё паведамленьне, што «ня треба было ў друку ўзьнімаць сэнсацыю». Выходзіць з гэтага пункту гледжання, што ў друку треба ставіць пытаньні толькі ў тым выпадку, калі становішча сапраўды «катастрафічнае і пагражаючае». Гэта гнілы і нікуды ня варты «пункт гледжання». Пільнасьць партыі і рабочае клясы патрабуе ад нас сваячасова папераджаць тых ці іншых недахопы нашага будаўніцтва і жыцьця, і масавая газета гэту ролю так і павінна выконваць.

І ўсякія разважаньні «ня было катастрофы, ня треба шумець» — ёсьць праяўленьне апаратна-бюракратычных адносін да рабочае крытыкі, што треба рашуча ўсьвядоміць працаўнікам нашага апарату і абмеркаваньне такіх адносін ў друку ёсьць найлепшая форма грамадзкага выпраўленьня тагарышоў. Член ЦКК — **ВІНАГРАДАЎ**.

На нашым заводзе пры належнай увазе з боку адміністрацыі да прапаў рабочых можна эканоміць дзесяткі тыс. руб. Вось, напрыклад, рабочыя прапанавалі ўсталяваць нож Краўзе пры шэльмашынне ў фанэрным цэху. Гэты нож павінен палегчыць працу і палепшыць якасьць прадукцыі. Праўда, нож Краўзе прывезлі, але-ж кінулі яго ў куток, дзе ён іржае. На запытаньні рабочых, калі ўжо паставяць гэты нож, адміністрацыя ўсё адказвае — заўтра, заўтра. Таксама артачціца адміністрацыя з устаноўкаю станіны, якая без карысьці валаецца на заводзе, і пліт, якіх можна купіць у Мазыры. А ўстаноўка станіны і пліт на многа паскорыла-б працу і эканоміла-б значную колькасьць адкадаў.

Больш чым 20 тысяч руб. каштуюць на заводзе прастой. Асабліва шмат прастою ў першым леспільным цэху. Тамуагніцца гэта тым, што ў барвельных часта пападаюцца цэвікі і вліпры. Шлы, сустракаючы такія перашкоды, выходзяць са строю. Рабочыя даўно ўжо прапануюць закупіць электрамагнітнае кола, якое дае-б магчымасьць вызваляць барвельні ад цэвікоў і вліпры. Гэта кола каштавала-б 3—4 тысячы руб., але зьявіць у некалькіх месцах апрада-ла-б сабе ў шмат раз.

Можна было-б падаць яшчэ дзесяткі прыкладаў, калі прапановы рабочых, калі-б на іх зварачалася больш увагі, на шмат палепшылі-б пастаноўку працы на заводзе. Нажаль, адміністрацыя глухая да ўсьпых прапаў і пастаноў, якія выходзяць ад рабочых.

А. Коган.

ПРАПАНОВЫ РАБОЧЫХ ПАД СУКНОМ

(Завод «Камінтэрн», Нова-Барысаў).

За 1926-27 г. барысаўскі жылсава выдаткаваў на розныя пабудовы 211.000 руб. На паведамляе нам раб-...

ПЕРШЫ СЫГНАЛ КУЛАЦТВА ПАГРАЖАЕ САРВАЦЬ ПРАВІЛЬНЫ ВУЧОТ АБ'ЕКТАУ АБКЛАДАНЬНЯ

(Сіроцінскі раён, Віцебскай акругі)

Падлік аб'ектаў сельгаспадарку ў раёне разгарнуўся з 1-га чэрвеня. Штодзень у кожным сельсавеце праходзяць 1—2 вёскі. Складзены календарны плян выконваецца добра, але ў самай працы ёсьць шмат буйных недахопаў. Прымацаваньне да кожнага сельсавету для нагляду за падлікам адказныя супрацоўнікі і члены РВК павылі там па 1—2 дні і потым паехалі дадому. Увесь нагляд за сельсаветамі пакінут, такім чынам, на фінчастку РВК, якая ня мае магчымасьці абхапіць усе сельсаветы. Між тым апошнім патрэбна добрае кіраўніцтва. Паверачная камісія складзена толькі 7-11 і фактычна яшчэ нідэе ня была, хэця ёсьць весткі аб утойваньні шмат зямлі.

Дырэкцыя аб арганізацыі бедна-ты навакол сельскіх вучотных камісіяў больш-менш выконваецца толькі ў Мішневіцкім сельсавеце, а ва ўсіх іншых не праводзіцца папярэдніх сходаў бедна-ты. Закон аб сельгаспадарку раскладваецца дрэнна, бо сельсаветы самі дрэнна яго ведаюць. А кулацтва карыстаецца гэтым і распаўсюджвае чуткі, што сёлета ўсім гаспадаркам пада-так павялічаецца на 50 проц. Ня дава, што сельсаветы, праводзячы

падлік, сустракаюцца з поўнай пастыўнасьцю бедна-ты, варажым настроем сарадніка і патайной агітацыйнай заможніка. У вёсцы, дзе ёсьць і беднота і самасольцы — акты-выстыя, у вучотную камісію праходзіць кулацкі кандыдат з 15дзес. зямлі і 4 галавамі жывёлы; замест дапамогі гэты «прадстаўнік» пера-шпаджае камісіі, адкрыта агітуе супроць падліку заробкаў і, урэшце, сам утойвае аб'екты абкла-даньня (в. Дубраўск, Пагарэліцка-га сельсавету). Заможнікі і кулакі ўтойваюць жывёлу, памяншаюць заробкі, пераводзяць пахаць у лузі, каб паменшыць абкладаньне даход, і не сустракаюць адпору з боку бедна-ты і актыву, бо апошніх не ўцягнулі ў працу. Фактычна праверка аб'ектаў абкладаньня — выключнае зьявішча. Між тым па вёсцы з 28 двароў праверка па 4 моцных гаспадарках паказала ў утойваньне аб'ектаў ва ўсіх. Калі так будзе і надалей, дык справа сельгаспадарку ў раёне будзе сар-вана. Наогул здаецца, што раённыя ўстановы і сельсаветы не падрых-таваліся, як треба да кампаніі. На-глядзіліся выпадкі, калі старшыня сельсавету адкрыта прыпыняў гас-падара, паказваюшага больш аб'ек-

таў абкладаньня: «ці-ж у цябе там будзе столькі зямлі». На па-радзе сельсаветаў высветлілася, што 4.000 руб. заробку аднаго пахрадчыка зусім за ім не запісаны, бо, бачыце, ён выплачваў рабочым і ня даў вестак, колькі, каму за-плаціў і апрача таго ён, бачыце, «прагарэў». З другога боку, на той самай нарадзе старшыня сель-савету заяўляе аб утойваньні 40 дзес. зямлі ў в. Слабодка і 20 дзес. у вёсцы Малыя-Лежні, і РВК не да-сылае туды праверачнае камісіі, хэця ў раёне працуе 12 каморні-каў. Кулакі і заможнікі на сходах, пры абгавареньні спісаў вызваляе-мае ад падатку бедна-ты, адкрыта агітуюць супроць льгот «гультаём» і не сустракаюць адпору.

Раённымі ўстановамі треба пад-цягнуцца. Не хэця спадзявацца толь-кі на фінчастку і сельсаветы. Не-абходна ўцягнуць у працу бедна-ты і актыву, на справе прымацаваць да сельсаветаў членаў і адказных супрацаўнікоў РВК, павялічыць агітацыйна-растлумачальную працу і фактычную праверку аб'ектаў абкладаньня.

М. К.

ГУР'ЕУ АТРЫМАЎ ПАВЫШЭНЬНЕ

(1-ая Дзярждрукарня, Менск)

Вельмі шмат гавораць, што ў развіцьці самакрытыкі рабкоры павіны прымаць самы актыўны ўдзел. Гэта правільна. Але ўся бяда ў тым, што на рабкораўскія зметкі зварачаецца мала ўвагі. А калі рабкораўская зметка дасягае мэты, безгаспадарчасьць робіцца прадметам абгавареньня грамадзкай прадумкі, вінаватага вдмаюць з ра-дуботы, дык выяўляецца, што віна-ватага зьявілі толькі з гэтага пра-дпрыемства і паставілі на іншае, дзе нішто не перашкаджае гэтаму «гаспадарніку» працягваць «ста-рую лінію» сваіх паводзінаў.

Раскажам пра адзін факт. Група актывных рабкораў 1-й Дзярждрукарні доўга вяла барацьбу з безгаспадарчасьцю б. загадчыка друкарні Гур'ева. Доўгі час Гур'еў забіраўся сматэматычным п'яньствам,

акружыў сабе групу п'яніц як беспартыйных, так і членаў партыі, на вытворчасць не зварачаў ніякае ўвагі і г. д. Рабочыя гаво-раць, што Гур'еў павінен быў атры-маць прэмію, бо ён набіў рэкорд п'яньства. Ён часта напіваўся да таго, што проста валяўся на ву-ліцы. За паўтара гадз «кіраўніцтва» друкарнай Гур'евым з друкарні нейкім тэмным чынам зьявіла не-калькі пудоў штрыфту, на некалькі тысяч рублёў паперы, пры Гур'еве ў друкарні налічваліся дзесяткі ты-сяч гадзін прастою, пры Гур'еве было столькі непарадкаў, што, ба-дай, трудна ўсё ўспомніць.

Гур'еў так нізка ўпаў, што спрытныя рабочыя за добрую выпіўку мог у яго дабіцца павялічваньня на 1—2 разрады.

Цесную дружбу Гур'еў вёў так-

сама з інструктарам ліна-тыпнага цэху, Арловым. Таму, калі Гур'еў даведаўся, што да Арлова прыехалі з Масквы нейкія два суб'екты і хочучы купіць матрыцы, Гур'еў маўчаў. Толь-кі тады, калі Арлоў, кваліфікаваны майстар, аламаў наборную машыну (справа гэта вельмі цёмная), Гур'еў пад націскам грамадзкіх арганіза-цый прымушан быў Арлова зьявіць з работы.

Усім гэтым непарадкам быў па-ложаным канец, дзякуючы ўмяшан-ню рабкораў. Усе спадзяваліся, што пазоьлівы факты пацвярджаліся, Гур'еў атрымае адпаведнае пакарань-не. Але што-ж выходзіць? Гур'ева зьявілі з адной пасады і паставілі на другую, ня менш адказную, а іменна — загадчыкам галоўнай базы таго-ж Дзяржвыдавцтва. А перад гэтым нехта ўдружыў Гур'еву месячны водпуск, відавочна, для адпачынку пасля непарадкае паловкі. Камусьці таксама патрэб-на-б даў адпачынку Гур'ева з

3 лістоў рабкораў
„Парадні“ барысаўска-га жылсаюзу

За 1926-27 г. барысаўскі жылсава выдаткаваў на розныя пабудовы 211.000 руб. На паведамляе нам раб-...

ПА САРЭЦКАЙ БЕЛАРУСІ

ТАТЭЛЕГРАФУ, ТЭЛЕФОНУ, ПОШТАЙ НАШЫХ КАРЭСПАНАЭНТАЎ

У Полаччыне знойдзён каменны вугаль

Полацк. (Уласны карэспандэнт) Банкротнымі аб'ектамі даследчай працы па акрузе на лета 1928 году намечаны: досьледы залежаў мінеральнага сырцу для сілікатнага заводу ў Лепельскім раёне; досьледы залежаў вапны ў Дрысенскім раёне і кааліну ў Асвейскім раёне, каля возера Белае гадэлігчнае абсьледваньне ў Вульскім і Полацкім раёнах борагу Зах. Дзьвіны для выяўленьня месцазнаходжаньня розных карысных выкапняў, як: марголю, фосфарытаў і інш., абсьледваньне ў Расонскім раёне запасаў і якасьці асмо-лу ў 2-х лясыніцтвах для пабудовы буйнога каліфольнага заводу; аб-сьледваньне ў Ветрынскім, Вульскім, Лепельскім і Расонскім раё-нах вапэр і мінеральных крыніц для выяўленьня годнасьці іх пад курорты, для разьведаньня рознай рыбы ў гэтых вазёрах.

У акрвынанком паступіла зая-ва ад сялян вёскі Парэчча, Каменскага сельсавету, Лепель-скага раёну, аб тым, што імі знойдзены месцы нараджэньня каменнага вугалю ў раёне вёс-кі Чаросава, гэтага-ж сельса-вету, жалезнай руды каля вёс-кі Парэчча, белай гліны і крэй-ды.

Адкрылася выстаўка мастацкага тэхнікуму
ВІЦЕБСК. Гэтым днём у Віцебску адкрылася выстаўка мастацкага тэхні-куму.

На Асінстрой
ВЫДРЫЦА. (Уласны кар.) Ужо некалькі дзён як працуе часовае электрастанцыя на 3 рухавікі. Гэ-та-ж электрастанцыя будзе паста-

Сьвята фізкультуры

БАБРУЙСК. (Уласн. кар.) Між 20 чэрвеня і 1 ліпеня ў Бабруйскім пэнтрах будзе праведзена сьвята фіз-культуры з мэтай папулярызацыі знач-чывыя фізічнае выхаваньня сярод рабочых і сялянскай моладзі. На мяс-тох будуць праведзены спартыўныя спаборніцтвы. На прафэсійных сходах будуць утварэнны вечары, якія пры-сьвячаюцца міжнароднай спартыўна-му адукацыі.

Пасля гэтага абудзецца акруговае спартыўнае таварыства. Першым днём для не пра-ведзеньня вызначана 7 ліпеня. Спарты-ўнае працянецца 3 дні. На пра-ведзеньне акруговага сьвята фізкуль-туры адлучана 350 руб.

Выйгрыш у 500 руб. па сялянскай пазыцы

ГОМЕЛЬ. У тэражы 48 сорні пазыкі ўзавяліся сялянскай гаспадаркі, які адбыўся у Бабруйску, выйгрыш у 500р-вынаў на аблігацыю № 058.016. На востках акрынаду, гэта аблігацыя прададзена камусьці ў Брагіскім раёне.

Пабудова мукамольнага камінату

БАБРУЙСК. (Уласны кар.) Па-будова мукамольнага камінату будзе праведзена ў Бабруйску.

СЧЕТЧИК, ГЭТА НЕ ТВАЯ СПРАВА!
... пры групко... падарчы выдаткаў лічым вычар...

законны, вылучыць наколькі пра-
ведзена ў жыццё пастацова партыі
і савецкае ўлады аб звыжэнні ад-
міністрацыйна-гаспадарчых выдат-
каў на 20 проц. у Аршанскім
Акрстатбіро. Вынікі гэтага вывуч-
чэння паказалі, што з боку стат-
біро на тэрыі ня выканана ды-
рэктыва аб звыжэнні выдаткаў на
20 проц., але за першае паўгодзь-
дзе 1927-28 г. маецца павышчэн-
не гэтых выдаткаў на 22,8 проц.

На працягу ўсёй працы камісіі
адміністрацыя імкнулася затупіць
пытаньне і, ступаючы ў грудзі са-
бе кулаком, упэўнівала і членаў
эканомкамісіі і членаў калектыву,
што ў статбіро выдаткі паменша-
ны на 20 проц. і цяпер можна
спакойна адкачваць на лярках. І
адначывалі. Аб гэтым несваячасо-
вым «дэкрэтыўным» адначынку
сведчыць і тлумачэнне загадчыка
акрстатбіро тов. Захватайна, змест
якога зводзіцца да наступнага — «Мы
лічым, што агульнае звыжэнне на
ЦСУ Бел. выдаткаў у гэтым годзе
часткова закранула і Аршанскае
Акрстатбіро, а таму пытаньне
аб звыжэнні адміністрацыйна-гас-

паз адміністрацыі да скарачэння
выдаткаў лепшых вынікаў і часаць
было немагчыма. Вынікі вылікалі
абурэнне радавых працаўнікоў і
рэзгарнуліся спрэчкі, як нагнаць
статбіро, як уключыць статбіро ў
рамкі асыгнаваных сродкаў, як вы-
канаць пастанову партыі і ўраду
аб 20-проц. звыжэнні і, урочце,
як адвучыць статбіро залавіць у
вешню наступнага бюджэтнага го-
ду для пакрыцця выдаткаў 4
кварталу бягучага году. Цялы рад
практычных прапаноў, але ўсе яны
на досыць прымны адміністрацыі
статбіро. Разъяснены адміністратар
з модна прычэсанай галоўкай у
асобе нам. загадчыка статбіро тов.
Мнухінай у адказ на прапановы
заўважэ аднаму з радавых працаў-
нікоў: «Вы счэтыч і вам не сле-
давадо-бы вешчыцца в это дело». Вось
табе і на! Здорава лічыцца з
думкай радавога працаўніка і гэта
на агульным сходзе? А што-ж тады
робіцца ў самой установе?

Вось факт, дзе асабліва характэр-
на імкненне з боку адміністра-
таршчыкаў задушыць думку рада-
вога тэхнічнага працаўніка.
«Счэтыч».

Ведамственае замазванне недахопаў (Паводле матар'ялаў РСІ)

За апошні час абследаўчая хва-
ля захавіла нашы прадпрыемствы.
Каму толькі не лянота, здуляюцца
в доўгім мандатам і патрабуе ад
устаноў і прадпрыемстваў яшчэ
больш доўгія зводкі і ведамасці
аб сваёй дзейнасці. Але гэта бы-
ло-б паўбяды, калі-б у канчатко-
вым выніку абследаванні давалі
што-небудзь карыснае як для саміх
прадпрыемстваў, так і для кірую-
чых органаў.

Бываюць абследаванні, якія апра-
ма простае шкоды нічога не даюць
абследаванні, якія ўсмысляюць піль-
насць работнікаў вытворчасці і
ўводзяць у абман кіруючы ор-
ганы.

Перада мною выпіска з дакладу
па абследаванні тэхнічна-вытвор-
чай і гаспадарчай дзейнасці Нова-
Беліцкага сьпіртазаводу, зробленага
раённым інспектарам Цэнтрспірту
па БССР Касперскім ад 25-га
студзеня 1928 г. ва № 47—43.

І вось інспектар Цэнтрспірту ў
сваім абследаванні прызнае агуль-
ны стан заводу і яго абсталяван-
не здавальняючым, паравага гаспа-
дарка і ўтрыманьне машын—зда-
вальняючым, сьпіртавая гаспадарка
відзюцца правільна, і прапануе
абгаварыць пытаньне аб павялі-
чэнні памашканья кавторы, аб-
гаварыць пытаньне аб пашырэнні
памашканья для падрыхтоўкі раз-
ліву, абгаварыць пытаньне аб уста-
ноўцы другога напорнага чану, аб-
гаварыць пытаньне аб пераробцы
падлогі ў мячочным аддзяленьні, аб
гаварыць пытаньне аб пабудове ча-
наў для зліванья бракованага ві-
на, абгаварыць пытаньне адносна

га адцяплення, абгаварыць пытань-
не аб скарачэнні 11 лішніх адзі-
нак, якія маюцца на заводзе і
г. д.

Што дае такое абследаванне?
Замест таго, каб проста зазначыць
на недахопы, якія маюцца, каб
канкрэтна зазначыць на выпраў-
ленне іх, прапануецца... абгаварыць
пытаньне.

Між тым, калі Гомельская РСІ па-
слала спецыялістага для праверкі ста-
ну тэхніка-вытворчай дзейнасці гэта-
га заводу, дык было знойдзена, што
кіраўніцтвам заводу было выдатка-
вана 25.000 руб. на куплю і уста-
ноўку катла ўжо ўжыванага, у той
час, калі новы кацёл можна было-б
устанавіць значна таней. Да таго-ж
кацёл, які дзейнічае, зможа пра-
працаваць на больш 10 год, у той
час, як новы мог-бы існаваць мі-
німум 25. Адміністрацыя заводу
быў таксама пастаўлен стары ўжы-
ваны рассартовачны чан, які абы-
шоўся заводу ў 2.438 руб. Між
тым, зусім новы чан навінен быў
каштаваць на больш 2.000 руб.

Гэтыя рэчы з тэхніка-вытворчай
дзейнасці адміністрацыі абследа-
вацель Цэнтрспірту не заўважыў.

Адзінае, што можа даць акт ін-
спектара, які хворы на курную
сьлепату, гэта абгаварыць пытань-
не, аб метаггоднасці такіх абследа-
ванняў і не абгаварыць, а асудзіць
такую дзейнасць абследаванняў,
якія нічога не даюць.

Я лічу, што трэба вытруціць з
нашай практыкі ведамственае за-
мазванне недахопаў пад сьцягам
ўнясення прапаноў пад выглядом...
абгаварыць пытаньне.

намусяці таксама патраб-
на было, каб вылічэ Гур'ева з
работы было абстаўлена як мага
дыпламатычнай. Таму, па чыёйсьці
ініцыятыве быў наладжан банкет,
на якім праводзілі Гур'ева, падно-
сілі яму падарункі і хвалілі за
«добраю» работу. Удзельнікі гэта-
га банкету—члены партыі атры-
малі па заслугах. Але сам па сабе
гэты факт вельмі характэрны.

Рабочыя тлумачыць новае пазна-
чэнне Гур'ева тым, што на галоў-
най базе Беларускага вядзюцца няма
рабкораў і што там наогул праца-
ваць «спакайней». Наўжо для яго
не знайшлі больш «спакайнага»
месца? Небарана.

«Акрамя таго,—піша «Прысут-
ны»,—валікія беспарадкі і непара-
зумоўні бываюць в кватэрнай пла-
тай. Паўштыч нінен 15-20 руб., а
праўленне прысылае падакладань-
не на 40-50 руб. Ніякіх кватэрных
кніжак няма. Неабходна, каму на-
лежыць, звярнуць увагу на бары-
саўскую жылгаапарацку».

Пытаньні сыстэматычнага бязу-
пыннага кантролю і нагляду за пра-
цай нашага савецкага апарату, за
выдаткаваннем дзяржаўных грошай
фактычным выкананнем дырэктыў
ўраду і партыі здуляюцца ў су-
часны момант асноўнай прадпсыл-
кай пасляжовасці сацыялістычнага
будуўніцтва нашага Саюзу.

Зусім зразумела, што наш дзяр-
жаўны кантралючы апарат—НК
РСІ, дзяржфінаконтрль, рэвізійныя
камісіі—ні ў якім разе ня можа сваі-
мі сталым апаратам ахапіць усе
часткі нашага савецкага будуўніцтва,
нават найбольш важныя з іх. У сув-
язі з гэтым апошнімі дырэктыўамі
камуністычнай партыі і савецкага
ўраду завострана пытаньне арганіза-
цыі грамадзкага кантролю, кантролю
саміх працоўных, што будуць нашу
краіну. Апошнія дырэктыўны ўскла-
даюць на мясцовыя праф. і партгана-
лізацыі вялікую ролю арганізатараў
і ініцыятараў гэтага грамадзкага
руху.

Сыстэматычны і яскравы выраз
гэтай сувязі і дапамога грамадзкіх
арганізацый павінна была-б знайсці
ў працы органаў дзяржаўнага фінан-
савага кантролю, якія ажыццяўляюць
сыстэматычны кантралю на такім
важным вучастку, як наш дзяр-
жаўны бюджэт, асабліва ў частцы
выдаткавання дзяржаўных грошай.
Сам апарат Дзяржкантрлю ў сувязі
з агульным пытаньнем максимал-
нага скарачэння і патаення дзяр-
жаўнага апарату прымушан быў
амаль што на палову скараціцца,
адмовіўшыся ад стварэння дакуман-
тальнай рэвізіі зваротаў па бюджэ-
це. У сучасны момант органы дзярж-
кантрлю прымушаны нават адмо-
віцца ад сыстэматычнай рэвізіі раду
ўстаноў, звярнуўшы галоўную ўва-
гу на такія асноўныя галіны бюджэ-
ту: як зямляўпарадкаванне, мелія-
рацыя, барацьба з беспарацоўем і г. д.
Нават і на гэтых асноўных вучас-
ках толькі ўжо ў апошні час ахоплены
сыстэматычным кантралюм такія
ўстановы, як Асінострой, Садыяльнае
Страханьне і г. д. Рад іншых уста-
ноў аднымі сіламі кантралю ні ў
якім разе не можа быць ахоплены
рэвізіяй.

Як-жа даламагаць працы Дзярж-
кантрлю нашы грамадзкія органы,
мясцкомы, партгачэйкі? Практика
паўгадовай супольнай працы паказ-
вае, што ў асноўным мясцовыя, гра-
мадзкія органы яшчэ не адгукнуліся,
як сьлед на заклік нашай партыі аб
грамадзкім кантралю, грамадзкай са-
макрытыцы.

Факты, якія маюцца, паказваюць,
што некаторыя праф. працоўнікі да-
гетуль падыходзяць да пытаньняў
справлення свайго апарату, пы-
таньняў аб абсталяванні і г. д. на
агульным сходзе супрацоўнікаў
апошняга, адказаў, што гэта пытань-
не не датычыць агульнага сходу і
што наогул яму незразумела, пры-
чым тут дзяржкантрль і грамадз-
касьць.

Бязумоўна, на гэтым агульным
фоне ёсьць і рад свецкіх месц.
Ёсьць рад фактаў сапраўды грамад-
зкіх таварыскіх адносін да кантра-
люючых органаў, сапраўды парты-
най аб'ектыўнай пастановкі пытань-
ні і самастойнай дапамогі і нават
ініцыятывы ў справе паліпашчэння
гаспадарчага жыцця ў сваёй уста-
ноўцы.

выдаткаў на роўня пабудовы
211.000 руб. Як і вядома, нам раб-
кор «Прысутны», грошы выдаткава-
ліся бязгаспадарча і беггаспадарча. Рэ-
візія-ж ніякая за ўсёе час ня было.
Характэрна, што пры абгаварэнні
новага пляну работ на сходзе ўпоў-
наважаных старшын праўлення
жылсаюу ўшарта дамагаўся, каб
ніякіх спрэчак не адкрываць, а пры-
няць плян так, як ён яго выпраца-
ваў. Так і было. Ніхто не адважыў-
ся яму супярэчыць.

«Акрамя таго,—піша «Прысут-
ны»,—валікія беспарадкі і непара-
зумоўні бываюць в кватэрнай пла-
тай. Паўштыч нінен 15-20 руб., а
праўленне прысылае падакладань-
не на 40-50 руб. Ніякіх кватэрных
кніжак няма. Неабходна, каму на-
лежыць, звярнуць увагу на бары-
саўскую жылгаапарацку».

«Акрамя таго,—піша «Прысут-
ны»,—валікія беспарадкі і непара-
зумоўні бываюць в кватэрнай пла-
тай. Паўштыч нінен 15-20 руб., а
праўленне прысылае падакладань-
не на 40-50 руб. Ніякіх кватэрных
кніжак няма. Неабходна, каму на-
лежыць, звярнуць увагу на бары-
саўскую жылгаапарацку».

тычнаму, «як служачыя» пэўнага
«грамадства», а не як арганізатары
грамадзкага руху, не як сацыялі-
стычны будаўнікі. Рад прыкладаў
толькі пацвярджае гэтую думку:
на нарадзе эканомкамісіі пры нар-
камфіне, дзе заслухоўваўся даклад
кантралёра аб выніках звыжэння
выдаткаў, старшыня мясцовага пра-
панаваў прыняць даклад да ведама,
ня выказваючыся на сутнасці пра-
панаў Дзяржкантрлю аб мерапры-
емствах даейнага скарачэння вы-
даткаў і рацыяналізацыі працы. Эка-
номкамісія ў складзе 10-ці ч. т. (ска-
род іх і члены КП(б)В згадзілася з
такой прапаноў, і даклад быў пры-
нят «да ведама».

Аб адносінах грамадзкасці да рэ-
візіі Дзяржкантрлю НКІпрацы ўжо
пісалася ў газэце (гл. Зьвязьду № 136).
Там эканомкамісія ўшарта набараня-
ла большы працент звыжэння, чым
гэта было ўстаноўлена Дзяржкантр-
лем, таксама і партгачэйка не пад-
трымала раду канкрэтных прапаноў
па рацыяналізацыі гаспадарчага
жыцця, а адліў адкавы камуністы
выступіў на пасяджэнні эканомна-
рады з прапаноў наогул працент
звыжэння не паказваць.

Таксама прыкладам могуць зьяві-
цца такія ўстановы, як ЦСУ, НКУС.
Там за апошні час Дзяржкантр-
лем устаноўлен рад фактаў злачы-
ства, беггаспадарчасці, справы па
якіх перададны ў суд. Па ЦСУ гаспа-
дарчыя выдаткі звыжаны толькі на
5 проц. замест 20. Паўстае пытаньне,
дзе была грамадзкаясьць гэтых уста-
ноў? што рабілі эканомкамісіі НКУС,
ЦСУ? размыргоўвалі абавязкі паміж
сябрамі? падлічвалі пер' і г. д.?
і толькі? У той час, як тут-жа бег-
гаспадарна, злачына выдаткоўваліся
тысячы і дзесяткі тысяч дзяржаў-
ных грошай, у той час, як аб выка-
нанні дырэктыў па звыжэнні вы-
даткаў ніхто і ня думаў.

Маюцца прыклады такога «разу-
меньня» і ў вархох нашых прафара-
ганізацый. Старшыня саюзу працаў-
нікоў мастацтваў т. Табянік у адказ
на прапанову паставіць даклад аб
выніках рэвізіі гаспадаркі БДТэ на
агульным сходзе супрацоўнікаў
апошняга, адказаў, што гэта пытань-
не не датычыць агульнага сходу і
што наогул яму незразумела, пры-
чым тут дзяржкантрль і грамадз-
касьць.

Бязумоўна, на гэтым агульным
фоне ёсьць і рад свецкіх месц.
Ёсьць рад фактаў сапраўды грамад-
зкіх таварыскіх адносін да кантра-
люючых органаў, сапраўды парты-
най аб'ектыўнай пастановкі пытань-
ні і самастойнай дапамогі і нават
ініцыятывы ў справе паліпашчэння
гаспадарчага жыцця ў сваёй уста-
ноўцы.

Бязумоўна, на гэтым агульным
фоне ёсьць і рад свецкіх месц.
Ёсьць рад фактаў сапраўды грамад-
зкіх таварыскіх адносін да кантра-
люючых органаў, сапраўды парты-
най аб'ектыўнай пастановкі пытань-
ні і самастойнай дапамогі і нават
ініцыятывы ў справе паліпашчэння
гаспадарчага жыцця ў сваёй уста-
ноўцы.

Бязумоўна, на гэтым агульным
фоне ёсьць і рад свецкіх месц.
Ёсьць рад фактаў сапраўды грамад-
зкіх таварыскіх адносін да кантра-
люючых органаў, сапраўды парты-
най аб'ектыўнай пастановкі пытань-
ні і самастойнай дапамогі і нават
ініцыятывы ў справе паліпашчэння
гаспадарчага жыцця ў сваёй уста-
ноўцы.

ВІЦЕВСК, Гэтымі днямі ў Віцебску
акрыліся выстаўка мастацкага тэхні-
куму. Першы курс жывапіснага ахв-
лення ў сваёй рабоце спыніцца на
распрацоўкі араментаў, шпалер і
інш. Другі курс маюць добрыя плякаты,
кампазыцыі і жывапіс натурмортаў.
Трэці курс распрацоўвае праблему
портрэта, тэатральна дэкарацыі і кам-
пазыцыі на рэвалюцыйныя і бытавыя
тэмы.

Чацьверты курс прадстаўляе з сабе
ўжо вымушэных мастакоў жывапіснаў.
На выстаўцы ёсьць таксама і скульп-
турнае аддзяленьне.

Кормічнае аддзяленьне даю дэ-
рад цікавых у мастацкіх і тэхнічных
адноснах хатніх рэчаў.

Выстаўка паўдэе добрае ўражаньне.

ВІЦЕВСК, Гэтымі днямі ў Віцебску
акрыліся выстаўка мастацкага тэхні-
куму. Першы курс жывапіснага ахв-
лення ў сваёй рабоце спыніцца на
распрацоўкі араментаў, шпалер і
інш. Другі курс маюць добрыя плякаты,
кампазыцыі і жывапіс натурмортаў.
Трэці курс распрацоўвае праблему
портрэта, тэатральна дэкарацыі і кам-
пазыцыі на рэвалюцыйныя і бытавыя
тэмы.

Неабходна зараз-жа паставіць ва
ўсю глыбіню пытаньне арганізацыі
грамадзкага кантрлю. Неабходна за-
вартыць увагу да гэтага ў першую
чаргу нашых кіруючых партыіных і
прафэсійных органаў. Паказаным
фактам бюракратычнай надбай-
насці неабходна палажыць канец.

Самастойна стаіць амаль што яшчэ
не разгорнутая ў БССР праца па
ўдзеле грамадзкасці ў працы Дзярж-
кантрлю праз секцыі гарадзкіх са-
ветаў. Ва многіх гарадох РСФСР ужо
даўно ўтвораны спецыяльныя секцыі
па дапамозе Дзяржаўнаму Кан-
трлю, ёсьць ужо рад вынікаў такога
супольнае працы.

Масавыя рэвізійныя абследаванні
дзіцячых дамоў, больніц, сямігодкаў,
камунальных устаноў і г. д. робяцца
адным «штатным кантралёрам» блз
усякага ўдзелу грамадзкасці, у
першую чаргу гаспадарча гораду—
гарадскога савету, яго камунальнай,
асветнай секцыі. Цікавейшы ма-
тар'ял аб сапраўдным становішчы
нашых гарадзкіх устаноў марынуецца
ў канцелярыях у шафах апрафа,
ня выносіцца на абгаварэнне шы-
рокіх колаў нашай грамадзкасці
праз гарадзкія саветы. Неабходна ў
бліжэйшы час і ў нас разгарнуць
такую працу і гэтым самым зрабіць
Дзяржаўны Кантрль арганізатарам
усеагульнага грамадзкага кантрлю.

Адначасова ў парадку абгаварэння
неабходна зараз-жа высуноць пы-
таньне аб магчымым метаггоднасці
арганізацыі пры некаторых буйных
савецкіх установах, дзе да гэтага ча-
су заўважаны найбольшыя выкрыў-
леньні, часовых кантрольных камі-
сій па прыкладзе такіх-жа на фабры-
ках і заводах. Гэта думка цалкам ад-
павідае той увазе, якая зараз ад-
даецца нашай партыі і ўрадам пы-
таньню 20 проц. звыжэння гаспа-
дарчых выдаткаў, жорсткага рэзь-
жэту і г. д. Неабходна памятаць, што
толькі в дапамозе грамадзкасці мы
забяспечым нармальны тэмп наша-
га сацыялістычнага будаўніцтва.

Адначасова ў парадку абгаварэння
неабходна зараз-жа высуноць пы-
таньне аб магчымым метаггоднасці
арганізацыі пры некаторых буйных
савецкіх установах, дзе да гэтага ча-
су заўважаны найбольшыя выкрыў-
леньні, часовых кантрольных камі-
сій па прыкладзе такіх-жа на фабры-
ках і заводах. Гэта думка цалкам ад-
павідае той увазе, якая зараз ад-
даецца нашай партыі і ўрадам пы-
таньню 20 проц. звыжэння гаспа-
дарчых выдаткаў, жорсткага рэзь-
жэту і г. д. Неабходна памятаць, што
толькі в дапамозе грамадзкасці мы
забяспечым нармальны тэмп наша-
га сацыялістычнага будаўніцтва.

Адначасова ў парадку абгаварэння
неабходна зараз-жа высуноць пы-
таньне аб магчымым метаггоднасці
арганізацыі пры некаторых буйных
савецкіх установах, дзе да гэтага ча-
су заўважаны найбольшыя выкрыў-
леньні, часовых кантрольных камі-
сій па прыкладзе такіх-жа на фабры-
ках і заводах. Гэта думка цалкам ад-
павідае той увазе, якая зараз ад-
даецца нашай партыі і ўрадам пы-
таньню 20 проц. звыжэння гаспа-
дарчых выдаткаў, жорсткага рэзь-
жэту і г. д. Неабходна памятаць, што
толькі в дапамозе грамадзкасці мы
забяспечым нармальны тэмп наша-
га сацыялістычнага будаўніцтва.

Адначасова ў парадку абгаварэння
неабходна зараз-жа высуноць пы-
таньне аб магчымым метаггоднасці
арганізацыі пры некаторых буйных
савецкіх установах, дзе да гэтага ча-
су заўважаны найбольшыя выкрыў-
леньні, часовых кантрольных камі-
сій па прыкладзе такіх-жа на фабры-
ках і заводах. Гэта думка цалкам ад-
павідае той увазе, якая зараз ад-
даецца нашай партыі і ўрадам пы-
таньню 20 проц. звыжэння гаспа-
дарчых выдаткаў, жорсткага рэзь-
жэту і г. д. Неабходна памятаць, што
толькі в дапамозе грамадзкасці мы
забяспечым нармальны тэмп наша-
га сацыялістычнага будаўніцтва.

ВІЦЕВСК, Гэтымі днямі ў Віцебску
акрыліся выстаўка мастацкага тэхні-
куму. Першы курс жывапіснага ахв-
лення ў сваёй рабоце спыніцца на
распрацоўкі араментаў, шпалер і
інш. Другі курс маюць добрыя плякаты,
кампазыцыі і жывапіс натурмортаў.
Трэці курс распрацоўвае праблему
портрэта, тэатральна дэкарацыі і кам-
пазыцыі на рэвалюцыйныя і бытавыя
тэмы.

Вядзюцца вынаходчая праца да
пабудовы чыгуначнай веткі в Вых-
рыцы на торфараспрацоўкі. Праз
тыдзень мэр'яўдэца начаць пабудо-
ву гэтай веткі.

Праздацца чыгуначнай веткі ад
Выхрыцы да Арэхаў ідзе поўным
тэмпам. Насмы на ўсім шляху
Выдрры—Арахі зроблены.

— Падвозацца будаўнічыя ма-
тар'ялы шпалы, рэйкі і інш.

Абследаванне аршан- скай міліцыі

ВОРША. (Уласны кар.). Бюро
Акруткому партыі і прэсідыум
АКБ вылучыў спецыяльную камі-
сію для абследавання становішча
міліцыі акругі і ў прыватнасці
Расьнянскай міліцыі ў сувязі з
артыкуламі аб апошняй, зьмешча-
ні ў «Зьвязьдзе».

Камісіі таксама даручана пра-
весці абследаванне Аршанскага
папраўчага дому.

Выкоўваюцца моцныя кадры

Фізыкультурнае сьвятла Беларусі,
што набліжаецца, зьяўляюцца пах-
вядзеньнем вынікаў праробленае за
год работы і паслужыць штурхачом
для даейшага ўзросту і разьвіцця
фізыкультурнага руху.

У мінулым годзе фізыкультура ў
Беларусі перажывала некаторы кры-
зіс, які выцяўляўся ў тым, што
значная частка прафсаюзаў не звара-
чала досыць увагі фізыкультурнаму
руху. Зараз гэтым пытаньнем заці-
кавіліся прафсаюзныя арганізацыі.
І мы маем у гэтай галіне некато-
рыя дасягненні. Некалькі горш
абстаіць справа ў раёне і ў нізавой
прафгачэйцы. Тут яшчэ фізы-
культурныя арганізацыі належнага
падтрыманьне не сустракаюць.

Дасягненні ў фізыкультурным ру-
ху за гэты год вялікія. Фізыкуль-
тура пачала прасоўвацца на вёску.
Наогул разьвіццё фізыкультуры за-
раз ідзе досыць шпарым тэмпам,
але-ж пад час гэта разьвіццё тарма-
зіцца неадхоном памяшканьняў для
спортзаняткаў, недахопам спорт-
пляцовак і г. д.

У справе навукова-метадычнай і
тэарытычнай працы маюцца пэўныя
дасягненні. Умоцнены кантрль
над практычнай работай настаўні-
каў і кіраўнікоў, заведзена строгае
сыстэма ў наладжанні слаборвіц-
тваў і трэніроўкі, узмоцнена работа
ў галіне моладзінскага кантрлю
над фізыкультурнікамі.

Акрамя асноўных відаў фізыкуль-
туры, спартыўных гульніў, стра-
ковага спорту, лёгкай і цяжкай
атлетыкі, у Беларусі за апошні
два гады пачаў уваходзіць у плян
вдэспорт. Пачалося плянавае за-
бяспечэнне Беларусі валёспындамі.
Але-ж у гэты год мы маем у праф-
М Шмідт

Пабудова мукамольнага камбінату

ВАБРУЙСК. (Уласны кар.).
Камунальны трэст асыгнаваў
100.000 рублёў на пабудову
мукамольнага камбінату ў
Слуцку.

Будуць аб'яднаць два існую-
чыя вальцавыя млыны. На
гэтым новым прадпрыемстве
будзе ўстаноўлен дызэль валь-
кай сілы, а таксама і новае
абсталяванне, якое гэтымі
днямі прыбывае з Масквы. На
працягу летняга часу мар-
шруцна закончыць пабудову
камбінату.

Пабудова электрстанцыі ў Тураве

МАЗЫР. (Уласны кар.). Акрыжачком
прызнаў патрэбным пабудавань у м. Ту-
раве электрстанцыю. Тураўскаму РВК
заправаўнава заключыць дагавор
Электрстанцыям на пабудову гэтай
электрстанцыі. Зямельнаму аллюду за-
ручнага тэрмінова правесці даследа-
ваньне торфяных валежак наокол м. Ту-
равы для скарыстання аллюду для стан-
цыі, а існаваньні мясцовай прамисло-
васці павінна высьветліць пытаньне аб
скарыстанні электраэнергіі і сілавых
установак для разьвіцця мясцовай прамис-
ловасці ў м. Тураве

Вядзюцца вынаходчая праца да пабудовы чыгуначнай веткі в Вых- рыцы на торфараспрацоўкі. Праз тыдзень мэр'яўдэца начаць пабудо- ву гэтай веткі.

М Е Н С К

Выпуск пэдфаку і мэдфаку БДУ

306 новых пэдагогаў і 140 маладых дактароў

У суботу, 16-га чэрвеня, у садзе працасветы адбыўся трэці выпуск пэдфаку БДУ.

Урачысты вечар, прысьвечаны выпуску, адкрыў рэктар БДУ праф. Пічэта.

— Сёння, — сказаў ва ўступным слове праф. Пічэта — 306 студэнтаў накідаюць універсітэт, каб выліцца в шырокіх масах працоўных, в тымі масамі, дзякуючы якім яны скончылі універсітэт.

Чатыры гады мы — прафесура і студэнцтва — складалі адну дружную сям'ю, разам працавалі, разам жылі. Сёння — разлука. Але гэта разлука — часова, бо сувязь паміж намі заўсёды будзе праз канферэнцыі пэдагогаў і наўторныя курсы, якія будуць арганізаваны БДУ.

Жадаю, таварышы, паспяху ў вашай новай труднай, але карыснай рабоце.

Ад імя Наркамсветы БССР выпускнікоў вітаў тав. Валіцкі.

— Праз тры месяцы вы ўжо будзеце на практычнай рабоце. Вы адведзеце ў яшчэ адсталую вёску. На вашу долю прыпадае задача ўзьявіцца да культурына ўраўноўя вёскі.

Для нас настаўнік ія толькі настаўнік, ён грамадскі працаўнік у вёсцы, ён — памочнік будаўніцтва сацыялізму.

На выпуску мэдфаку

140 маладых дактароў. Усе яны сабраліся ў актавай залі БДУ.

Нарком аховы адароўя тав. Барсукоў гаворыць:

— Трэба адкінуць тую думку, што ў нас быццам шмат дактароў. Я заўважаю, што ў нас дактароў мала. Нам патрэбны медыцынскія сілы. Вёсцы патрэбны дактары, якія былі б чулымі да яе сапатрабаванняў, якія былі б ня толькі дактарамі, але і актыўнымі.

Тав. Карась ад імя парткалектыву вітае выпускнікоў:

— У патрэбны момант вы зможаце апрацуць пытанні і выкарыстаць вашы веды на фронце.

Вас, — кажа т. Карась, — навучалі ня толькі «рэзаць» хворых людзей, але і быць актыўнымі, будаўніцамі сацыялізму.

Дэкан мэдфаку, праф. Кроль, зачытвае спіс скончых дактароў: в 140 выпускнікоў рабочых 19 проц., сялян — 30 проц., служачых — 46 проц., жанчын — 51, мужчын — 89. Членаў прафсаюза — 85 проц.

З прывітаньнямі выступалі: ад савау медсанпрацы тав. Вашкеніч, ад навуковага таварыства дактароў — праф. Цітоў, старшыня Выканбюро студэнцтва і інш.

С. ГАЛНІН.

Выезд прафэсароў у правінцыю

Прэзідыум Мяскага навуковага таварыства дактароў камандыруе ў аргіт Беларусі рад прафэсароў і дактароў для чытаньня лекцаў і лекцый на розных медыцынскіх тэмах. Прафэсар Мелькіх выдзе ў Віцебск і Гомель, прафэсар Рубашоў — у Віцебск, праф. Цітоў — у Магілёў, доктар Манасасон — у Бабруйск, доктар Хаваннаў — у Магілёў, доктар Сітарман — у Воршу і г. д.

Новы мост праз раку Сьвіслач

Пры камтасе адбылася парада на лятальні аб пабудове спецыяльнага дэравапага мосту праз раку Сьвіслач для чыгуначнай вузкакалейкі мяскай электрастанцыі. Высьветлялася, што на нова пабудаваным жалеза-бетонным мосту для вузкакалейкі немагчыма скварытаць на тэхнічных умовах. Да пабудовы новага дэравапага мосту пастаюўлена прыступіць у гэтым годзе.

Прэм'яваньне рабочага вынаходцы

У газэце „Зьвязда“ (№ 129) ужо наведана асабіста аб т. Герце, рабочым сталарнай майстэрні Гандальстрою, які вынайшаў фармулу варштэту для апрацоўкі дрэва. Гэтымі двамі камісія і інжынераў спецыялістаў, перад якімі т. Герц дамастраваў сваю вынаходку, паставілі прэм'яваць яго ў разьмере 250 руб. і павысіць яму тарыфнаў стаўку на 1 разрак.

Трантары для калгасаў

Для калгасаў Беларусі атрымані 16 трактараў, в якіх 11 — амерыканскіх і 5 — пуццляўскіх. Усе яны разьмеркаваны на калгасых. На будучы год дава заўма на 55 трактараў.

Прывезд старшын паўднёва-афрыканскага „Азету“

Учора прыехалі ў Менск в Іогапсбург старшыня паўднёва-афрыканскага „Азету“ тав. Фальдман. Тав. Фальдман прабудзе ў Менску некалькі дзён, в потым выдзе ў мястэчку Беларусі для азнаямленьня в працаў аўраёкскіх сельска-гаспадарчых арцеляў і калектываў. Апрача таго, тав. Фальдман наведзе і рад ішых пунктаў ССОР для азнаямленьня в аўраёкскіх калэктывацый.

Студэнцкая экскурсія ў Менск.

Учора выехала в Менску экскурсія слухачоў Мельхісэўскага пэдагагічнага тэхнікуму в 20 чалавек. Двое в іх уяршыню выдзілі на чыгуны. Экскурсію праводзіў ў Менску 6 дзён і азнаямленьня в культурнымі і прамысловымі ўстановам і прадпрыемствам.

Кішачны завод

Гарадскі архітэктар зьдзявердзіў праект пабудовы пры Менскай бойні кішачнага заводу для Бельдзжырганаў. Работы пачнуцца ў гэтым годзе. Агульня кошт заводу — каля 52.000 рублёў.

За „змычку“ з прыватнікам

Беларускі саюз інваліднаў кааперацыі выключыў са свайго складу Менскую арцель інвалідаў каубаснай вытворчасці № 6, в дапушчэньне ў склад арцелі прыватнікаў.

За бевгаспадарчасьць і влоўжываньні і сувязь в прыватным рынку прыцягваюцца да судовай адказнасьці кіраўнікі ліквідаванай арцелі № 20 „Асабістая прапа“.

Праўленьнем „ВСІКТ“ за сыстэматычнае невыкананьне распарадкаў пняў савау зроблена сурова вымова ўпоўнаважанаму мейскай арцелі інвалідаў № 3 Пашкуну

Здарэньні

— няшчасны выпадак ў ЖДАНОВІЧАХ. 17-га чэрвеня ў часе пад'яду цягніка з Ратамі ў Ждановічы вялікі натоўп кінуўся да цягніка, каб заняць месцы ў вагонах. У часе даўні пад цягнік палала камсамолка Грынгауз, якая была выдэгнута в паломанай нагой. Пацярпелай аказана першая дапамога доктарам ждановіцкага дому адпачынку.

СУД

Сувязь бяз сувязі

Ноччу на 20-га студзеня г. г. працаўнікі тэлеграфнае сувязі Бабруйска — Гомель напэўна думалі, што ў Жлобінскай тэлеграфнай канторы адбылося якое-небудзь няшчасьце — да 8 гадзін раніцы на мелі з ёю зносін.

У гэты дзень дзяжурства на Жлобінскай тэлеграфнай канторы заступіў служачы Карыбскі. Каб было веселей выконваць службовыя абавязкі, ён запрасіў у кантору і наглядчыка Малахоўскага. Выпадкова да двай далучыўся і трэці — працаўнік чыгуначнае сувязі Ягораў. Кожны з гэтага „трыумвірату“ прынёс на паўлітра гарэлкі. Выпілі, закусілі, яшчэ раз выпілі і закусілі, в пра абавязкі службы і забыліся. А калі Жлобін — Чыгунка выклікаў жлобінскую тэлеграфную кантору, дык у адказ наслухаўся піканых, але ў тэлефоне забароненых слоў. У дадатак Карыбскі яшчэ ўзьняў шалёную стралянінубаявымі набоямі ў памішканьні канторы.

За такое дыскрэдытаваньне ўлады ўсе гэтыя службоўцы і селі на лаўну падсудных.

Бабруйскай аргуровы суд прыгаварыў: Карыбскага на 1 г. і 6 месцаў, в Малахоўскага і Ягорава на 1 год аьнявольеньня з суровым адмежаваньнем. Але, прымаючы пад увагу, што Ягораў далучыўся да гэтай кампаніі выпадкова і што да гэтага часу ён ні ў чым на быў запозораны, — кара яму палічана ўмоўнай з трохгадзвым выпітным тэрмінам. З Карыбскага ж знята суровае адмежаваньне.

Вярхоўны Суд, куды асуджаныя зьявіліся з каспэйнаў скергам, прыгавар гэты зьдзявердзіў.

Шлюпачны паход Смаленск — Севастопаль закончыўся

Камада „Дынама“ выбыла в Эупаторыні 14 чэрвеня в 16 гадзіне. У 19 гадзін, 14 чэрвеня, дзякуючы магучаму штурму, абедзве шлюпки былі выкінуты на бераг. Няшчаснаў ніякіх вярнуцца. Камада зноў пачала свой паход толькі 15 чэрвеня в 4 гадзіне і прыбыла ў Севастопаль в 16 гадзіне ў прыблізе саміх дзён, две была пбля спаткае фізкультурнікамі і Чорнаморскім флэтам. Пеход закончыўся добра. Шлях, які прайшла камада, складае 23 00 кілямэтраў. У Крыме камада будзе мець дзесяцідзённы адпачынак, пасля якога вярнецца дамоў на чыгуны.

За дзень

— ВЫПУСК БЕЛАРУСКАГА ГУРТКА НА БІРЖЫ ПРАЦЫ. Гэтымі днямі на біржы працы адбыўся выпуск гуртка па вывучэньні беларускае мовы, які скончыла каля 25 беспрацоўных.

— 15.000 КНІГ. З кніжных фондаў РСФСР вызначана для Беларускай дзяржаўнай бібліятэкі 15.000 тамоў розных кніг.

— КРАЗНАУСТВА ў БЕЛАРУСІ. У сучасны момант у Беларусі налічваецца каля 300 кразнаўчых арганізацый, якія аб'яднаюць 10.000 чалавек. Па аргуха арганізавана 19 кразнаўчых музэяў.

— ІЛЬГОТНЫ ПРАЕЗД СТУДЭНТАМ. Хворым студэнтам, якія едуць на курорты на пуцёўках студэнцкіх і ішых арганізацый, прадстаўляецца дармовы праезд па чыгунках. Пасьведчаны на права дармовага праезду выдаюцца праўленьнем навуцальных устаноў.

— НАПЯРАДАЎНІ ТРОХДНЕЎНІКА ПА БАРАЦЬБЕ З СУХОТАМІ. Гэтымі днямі па прадпрыемствах і рабочых клябах пачалася агітацыйная кампанія па барацьбе з сухотамі. Для чытаньня лекцый і дакладаў камандыруюцца члены савету сацыяльнай дапамогі і сэкцыі дактароў. На працягу трохднёўніка будзе праведзены скарбонячы збор.

— НА ГАРАДСКАЙ СТАНЦЫ ЧЫГУНКА. За мінулае паўгодзьдзе аб'яднаная гарадская станцыя Заходняй і МББ чыг. прадала па розных напрамках 18.000 білетаў і 12.700 плякарт. Найбольшы лік білетаў проданы на Маскву, Харкаў, Гомель і г. д.


ІЛЬГОТЫ САМАТУЖНЫМ АРЦЕЛЯМ. За мінулы год лік вытворчых арцеляў па Менскай аргухе павялічыўся з 53 да 104. Прэзідыум Менскага аргухканіому запрапанавана гарадскім саветам і райвыканкомам пры арганізацы арцеляў уживаць да іх ільготы, існуючыя для кааперацыі.

— ДА ВЕДАМА НАВУКОВЫХ ПРАЦАЎНІКОЎ. Навуковыя працаўнікі, атрымаўшы месца ў доме адпачынку, павінны ў працягу тыдня ўнесці наложныя ад іх грошы.

Месцы на ўнесшых грошай будуч прадстаўлены кандыдатам. Цэнтральнае бюро.


ШАХМАТЫ

Пад рэданцыяй Р. К. Шукевіча-Трацяцкава
Міжнародны конкурс задач „Зьвязды“
Задача № 4
М. І. КАЛАШНІКАВА.
(Ахтырка, Харваўскай аргухі)



Белыя.
Е: Крб7, Фс8, Јг4, Кс3, Сф5, пнд2 і г2 (...7).
Ч: Крб5, Ог7, ппб6, д6, д7, е6, h4 і h6 (...8).

Мат у тры ходы.



Белыя.
Б: Крд8, Фг6, Са6, Кс1 і е4, гпb2, е3 і г4 (...8).
Ч: Крд5, Са2, Кд1 і г3 пп: а7, а5, б6, г5 і г7 (...9).

Мат у тры ходы.

ШАХМАТЫ ў КАЛІНІНШЧЫНЕ ўвесь час пашыраюцца. У цядаўнім чэмпіявэце гораду пераможца вышаў тав. Крашылаў Н. М. (Чырвоная армія). Але мінулагаднім чэмпіён тав. Давыдаў, у

матчы в Крашылавым атрымаў перамогу (+5½ в 10). У жалочым турніры на першым месцы тав. М. І. Бухрач (+3 в 4). Даю адну з матчы партыі і партыю на перапіску паміж Кімавічамі і Астраханьню.

Партыя: абарона Філідора

- БЕЛЫЯ: КРАШЫЛАЎ
1. е2-е4 е7-е6; 2. Кг1-ф3 Кb8-с6; 3. Сф1-с4 д7-д8; 4. С2-с3 Сс8-г4; 5. д2-д4 Сг4-ф3; 6. Фd1-ф3 Кg8-ф6; 7. Сс1-е3 Сf8-е7; 8. Фf3-г3 г7-г6; 9. Кb1-д2 а7-а6; 10. 0-0 Фd8-д7; 11. А2-а3 Фd7-г4; 12. Ја1-д1 h7-h5; 13. f2-f4 Fg4-g3; 14. h2-g3 b7-b5; 15. Сс4-д5 Кf6-д5; 16. е4-д5 е5-д4; 17. Сс3-ф4 Сс6-а7; 18. Сf4-г5 Ка7-с8;

Гішпанская партыя

- БЕЛЫЯ: Г. Н. МАНСУРЫ і МІХ ДАВЫДАЎ (Астрахань)
1. е2-е4 е7-е5; 2. Кг1-ф3 Кb8-с6; 3. Сф1-б5 а7-а6; 4. Сb5-а4 Кg8-ф6; 5. 0-0 Кf6-е4; 6. д2-д4 b7-b5; 7. Са4-б3 д7-д5; 8. d4-e5 Сс8-е6; 9. е2-е3 Сf8-е7; 10. Кb1-д2 f7-f5; 11. Кf3-д4 Кс6-д4; 12. Сb-d4 Кс4-д2; 13. Сс1-д2 е7-е6; 14. Ја1-с1 Fd8-b6;

Ад ЦШШ сэцыі ВСФКБ

Просьба да ўсіх упоўнаважаных гарадоў Беларусі, турніра на перапіску ў найбольшым час дослаць у ВСФКБ восткі аб ставовішчы турніра на перапіску в адпаведнай, якія гарады сабатуюць гульняю і несваласова адказваюць на пазланы кады.
Трэба таксама азначыць агульны лік гарадоў, в якімі ведзюць перапіску.
БАРЫСАЎ абвясціў перапісак у гульні на перапісак на два месяцы — да 1 жніўня.

С П О Р Т

Зараз-жа неабходна заснаваць цесную сувязь з вясковымі гурткамі ФК, разам з імі абвясціць праграму і час правядзеньня рэчных слаборніцаў і распачаць падрыхтоўку па сталяй праграме.

Формы сувязі з вясковымі гурткамі павінны быць вышадзі ў вёску

Падрыхтоўка да Ніжагародзкага кірмашу

Белсампрамаюз распрацаваў плян свайго ўдзелу ў Ніжагародскім кірмашу, які адкрываецца 1-га жніўня багучага году.

Наводзе гэтага пляну Белсампрамаза мяркуе выстоўіць на кірмашы в наступныя тавары: абуткам розным — на 70.000 руб., гаровым адзеньнем і спецоваткай — 200.000 руб., рознай мэбляй — на 100.000 руб., нікелёвымі ложкамі — на 100.000 руб., канпалітнымі вырабамі — на 50.000 руб. і інш.

Усяго Белсампрамаза мяркуе вывезці на кірмаш тавараў на 400.000 руб.

Значна больш ён мяркуе закупаць тавараў: мануфактуры — на 300.000 руб., скуртавараў — на 500.000 руб., металёвых тавараў — на 100.000 руб., хмтавараў — на 50.000 р., баваўняна-напярвай працы — на 100.000 р., мя-

хоў — на 50.000 руб. Усяго мяркуецца кушыць тавараў на 1.100 тыс. руб.

Белсампрамаюз прае сваю кантору ў Мяскае вядзе падрыхтоўку да Ніжагародскага кірмашу. Высьвятляецца, якія тавары і колькі можна будзе закупаць і рэалізаваць. 15-га ліпеня падрыхтоўка будзе скончана і Беларускае прыступіць да распрацоўкі падрабязнага пляну свайго ўдзелу ў кірмашы.

Да гэтага часу Белпайгандаль пытаньнем аб удаеле ў Ніжагародскім кірмашы ня цікавіўся. Мяркуецца паставіць гэтае пытаньне на пасяджэньні праўленьня толькі прае 2-3 тыдні.

Нармагандаль асобнай падрыхтоўкі да Ніжагародскага кірмашу вёсці ня будзе. Кожная гандлёвая арганізацыя БССР будзе падрыхтоўвацца да кірмашу непасрэдна сама.

Ільготы грамадзянам ССОР, якія жывуць заграіцай

Грамадзяне ССОР 1906 году нараджэньня, якія жывуць заграіцай і жадаюць выкарыстаць пры прызыве іх на дзейную вайсковую службу ввосенню 1928 году ільготы па сямейна-мэсамесным становішчы, павінны падаць аб гэтым на пазьней 1-га ліпеня заяву адпаведнаму консулу, з дакладным пералічэньнем

усіх членаў сям'і, з паказаньнем іх працаздольнасьці і ўзросту. У выпадку якіх-небудзь далейшых зьменаў у складзе сям'і, якія пазбаўляюць іх права на ільготу, ці якія зьявляюць разрад ільгота, гэтыя грамадзяне абавязаны заявіць аб гэтым у тым-жа парадку.

Тэатр і кіно

Падпісчыкі!

Кіно-театр "КУЛЬТУРА" Ад аўторка, 19 чэрвеня, ГРАНДЫЁЗНАЯ МАСТАЦКАЯ ФІЛЬМА на матывах АНТОНА ПАЎЛАВІЧА ЧЭХАВА

ЛІШНІЯ ЛЮДЗІ

Пастаўка відэамага расійскага рэжысэра у часе яго працы ў Берліне
Аляксандра Разумнага
У галоўных ролях: ПЕРЬЕР КРАУС ЭНЖЭН КЛЕФЭР ЗЛЬЗА ТЭМАРІ.
Кажа адчынена ад 5 гадз. 30 м.
Пач. 1-га сьезану а 8 г., 2-га а 9 г. 30 м., 3-га а 11 г.

Кіно "Чырвоная Зорка" АД АУТОРКА, 19-ГА ЧЭРВЕНЯ
нямецкі мастацкі фільм

"ПРАКУРОР ІОРДАН"

у 7 часьцяў
галоўных ролях: выдатны нямецкі артыст ГАНС МІРЭНДОРФ і аўторка удз. фільму «жыцьцё за жыцьцём» ЛІЛІАН ГАРВЕН
Кіно хроніка № 39 БДК

- 1) Мітынг пратэсту супроць прыгавору над Грамадой у Бобруску.
 - 2) Тыраж сялянскае пазямі.
 - 3) Падрыхтоўка да аэр. спартакіяды ў Менску.
 - 4) Нямецкія рабочыя спарсмаюць ў Менску.
 - 5) Зьэфэты прабог на прыгаворы «Рабочы» ў Менску.
- 3 сьезаны: пачатак 1-га сьезану а 7 г. 15 м.

Кіно "ПРАЛЕТАРЫ" АД АУТОРКА, 19 ЧЭРВЕНЯ.

Вядомая амерыканская артыстка
Мабэль НОРМАН
у камэдыі

"КАХАНЬНЕ У 16 ГОД"

у 7 часьцяў.
Вачатая сьезану ў 7 з пал. гадз.
Наса—ад 6 гадз.

Кіно "Інтэрнацыянал" (Ад аўторка, 19 чэрвеня)

Прыключэнская пастаўка "СЫНАБАР" у 3-х сэр'ях
Дзьве сэр'і ў адзін сьезан

Да ведама падпісчынаў "Зьвязды"

З сьоншнімі нумарамі газэты "Зьвязда" місцёвым ішагароднім падпісчынам разасланы трэці нумар за чэрвень нумар № (25) 273 часопісі
Падпісчынаў газэты "Зьвязда" з дадаткамі часопісі "ОГОНЬ", якія на атры галоўную кантору газэты "Зьвязда" (Менск, Савецкая, 63), а ішагародніх—непазрэдка ў паштова аддэляцыі.



охраняйте зорку фронт-полості рта и зубы
"покупайте Калодонт" маркой "АКО" тубы

ЛАБОРАТОРИЯ КООПЕРАТИВА
"Гален Москва" МОСКВА
УЛ. ГЕРЦЕНА 5 Отд. 10

НА ЛІПЕНЬ і да канца году
АДКРЫТ ПРЫЁМ ПАДПІСКІ НА ГАЗЭТУ
НА ЛІПЕНЬ і да канца году

ЗЬВЯЗДА

(орган ЦК КП(б)Б)

УМОВЫ ПАДПІСКІ

на 1 м-ц — 90 кап. | на 6 м-цаў — 5 руб. —
„ 3 „ 2 р. 60 кап. | „ год . . — 9 „ 75 к.

Газэты "Зьвязда" дае сваім падпісчыкам дадаткам

часопісь "БЕЛАРУСІ"

за 15 к. на мес. (замест 25 к.)

Канторай газэты "Зьвязда"

прымаецца падпіска НА ЧАСОПІСЬ "ПОЛЫМЯ"

Падпісаная цана: на год—10 руб., на 6 м.—5 р., 3 м.—2 р. 50 к.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА:
У МЕНСКУ: галоўнай к-рай газ. "Зьвязда" і выдавец Савецкая, № 63, 3-ці паверх, тэл. 7-81, штодзённая ад 9-3 гадз. упоўнаважанымі галоўнай канторай і разносчыкамі газэты.
У ПРАВІНЦЫ: адзельна і адзельна і выдавецтва, упоўнаважанымі галоўнай канторай і ўсімі паштова-тэлеграфнымі канторамі.

Прымо абвешчана ў чарговы нумар газэты адбываецца да 2-ога гадзіны дня

газ. "Зьвязда"
Ваш новы драс
Газэты будзе пасылацца па новым адрасе без асобнай даплаты.

ПА СПРАВАХ падпіскі і абвешчак звянецца па тэлефону 7-81

Згубленыя і украдзеныя наступныя дакумэнты лічыць несапраўднымі:

- Кааперац. кніжка № 25641 Грога К. Г. выд. МЦРК. 286
- Кааперац. кн. Едаіковіча М. І., выд. МЦРК. 2860
- Вучотная конская кніжка Бобрыкава П. С., выд. Жлобіск. РВК. 965
- Вучотная конская кніжка Зубарына К. А. 966
- Вучотная конская кніжка Шышко С. Ю. 967
- Асабовае пасведчаньне № 15 Хаменка К., выд. к-рай 8 вуч. МББ ч. 968
- Службовая кніжка вайсковабываюч. Мадкевіча П. В., выд. Астрашыцка-Гарадзецка. РВК. 969
- Вучотная конская кніжка № 4650 Віранчука Я., выд. 3 вайскове-конскім вуч. Калінінград. р. 970
- Мэтрычныя выписы Якіменка В. П., выд. Калінінградскім Загсам. 971
- Прысмерная кніжка № 189 на імя гр-ні Лешчанскі Т. Р., і Н., выд. Мазырск. аэроаэравацый. 972
- Вучотная конская кніжка Дропіка П., выд. Калінінградскім РВК. 973
- Членскі білет № 39357 Новіка І., выд. Пятрыкоўскім райада. саюзу сельгас. дзеяч. 974
- Вучотная вайсковая кніжка Ледахоўскага П., выд. Расонскім РВК. 976
- Вучотная конская кніжка Пранавіча М., выд. Пухавіцкім РВК. 976
- Вуч. вайсковая кніжка Яновера С. П., выд. Мазырскім ак. вайскаметам. 977
- 2 кніжкі на суму 23 р. 45 к., выд. Галышанскага С. І. Кагоўска Я. 978
- Вучотная конская кніжка № 3176 Багінскага К. 979
- Вучотная конская кніжка № 553 Булаўкаў С. П., выд. Калінінградскім РВК. 980
- Вучотная конская кніжка Пашкоўскага П. А. 981
- 2 вучотныя конскія кніжкі Сузадольскага В., выд. Пухавіцкім РВК. 982
- Даведка аб сканьчэньні Калінінградскага 7-годкі імя Калініна, выд. на імя Годад Х. 983
- Членскі білет № 1639 Сужкоўскага П. К., выд. Варыскаўск. адд. саюзу сельгас. дзеяч. 984

АБВЕШЧАННЯ несапраўднай вучотнай конскай кніжка № 700 на імя Качанова І.—знішчана. Лічыць сапраўднай.

гурты да апошняга часу застаюцца толькі пасьпэўнымі глядачамі ўсёй гэтай працы і ў большай частцы не ведаюць з сутнасьцю і значьнем Усебеларускай спартакіяды, якая павінна адбыцца найбольш міжнароднай рабочай спартакіяды і праводзіцца пад адзнакаю падрыхтоўкі да апошняга.

Прылагненне выскочных фізкультурнікаў да ўдзелу ў масавых мерапрыемствах падрыхтоўчай працы да спартакіяды, папулярызаваньня камсамольскай арганізацыі, бо гэта нельга аддзяліць ад масавай выхавальнай працы камсамолу на вёсцы. Формамі працы сярод выскочных фізкультурнікаў зьяўляецца растлумачэньне значэньня спартакіяды усебеларускай і міжнароднай, папулярызаваньня дэзунгаў міжнароднага чырвонага рабочага спорту: арганізацыя ў раёнах спартакіяды паміж выскочнымі гурткамі фізкультуры. На лініі саветаў фізкультуры даны адпаведныя паказаньні накіонт гэтага, але зразумела, што раённыя саветы фізкультуры ня могуць правесці належную працу ў гэтым напрамку без актыўнага ўдзелу з боку арганізацыі ЛКСМБ на мясцох.

Арганізацыя раённых спартакіяды паміж выскочнымі гурткамі таксама, як прапаганда палітычнага значэньня спартакіяды, павінна быць праведзена пад непасрэдным кіраваньнем камітэтаў ЛКСМБ і пры скарыстаньні сіл і сродкаў, якія ёсьць пад загадам райсаветаў фізкультуры. Нават у тым выпадку, калі раённыя спартакіяды будуць праведзены пасля Усебеларускай спартакіяды, задача ў адносінах выскочных фізкультурнікаў будзе выканана.

Да прыёму ў Менскі Дзяржаўны Палітэхнікум

Жадаючыя паступіць у Палітэхнікум, падаюць на імя прыёмнай камісіі Палітэхнікуму заяву, да якой далучаюць дакумэнты (абавязкова ў арыгіналах): аб узросьце, аб адносінах да вайскавай павіннасьці (можна копію), аб адукацыі з адзінцай падрады аб зольнасьці і акадэмічнасьці, медычнае пасведчаньне і анкету, завераную партыйнымі, прафэсійнальнымі ці савецкімі ўстановамі і арганізацыямі ня ніжэй раённага маштабу. Пажадана, каб у заяве вызначалася спецыяльнасьць, якую хоча абраць паступаючы. Заявы прымаюцца з 1-га ліпеня па 1-е жніўня.

Да заявы павінны быць прыложаны пашт. маркі на 18 кап.
Усе без выключэньня асобы, якія жадаюць паступіць у Палітэхнікум, павінны трымаць іспыты: скончыўшы ў 1926-27 і 1927-28 нав. г. г. поўны курс індустрыяльных прафшкол, 9-ці годку, школу 2-й ступені, 2-гадовыя агульна-адукацыйныя курсы, 7-гадовую працоўную школу, школу для дарослых узвышшага тыпу і школу сялянскай моладзі—трымаюць іспыты па матэматыцы (альгебра і геомэтрыя) ў аб'ёме курсу 7-гадовай працоўнай школы; скончыўшы пералічаныя школы раней 1926-27 нав. году—трымаюць іспыты ў тым жа аб'ёме па прадметах: матэматыцы, фізыцы, прыродазнаўстве, грамадазнаўстве беларускай і расійскай мовах і літаратуры.
З вытрымаўшых аднолькава іспыты перавага даецца асобам, скончыўшым прафшколы адпаведнай спецыяльнасьці.

ковым гурткам па пытаньнях арганізацыі раённых спартакіяды. У самым раённым асяродку, дзе намясці правесці раённую спартакіяду, трэба падрыхтаваць да гэтага грамадзкую думку працоўнага насельніцтва, каб гэтыя спартакіяды мелі характар сапраўднага сьвята.

Раённая спартакіяды павінны зрабіць пачатак у прыцягненьні выскочных фізкультурнікаў да грамадзкага фізкультурнага жыцьця, ажыццэньні фізкультурную працу на вёсцы і правесці вынікі, якія мы маем у справе прасоўваньня фізкультуры на вёску.

Перад усеагульнай спартакіядой

За граніцаю пачалася шырокая падрыхтоўчая работа да маскоўскай спартакіяды.

У Нямецкай, Францыі, Швайцарыі, Чэхаславакіі, Аўстрыі, Уругвай і іншых краінах арганізаваны камітэты па падрыхтоўцы да маскоўскай спартакіяды.

На гледзачы на пастанову Люперскага спартінтэрнацыянала аб байкоце маскоўскай спартакіяды, спартыўныя арганізацыі многіх краін возьмуць у ёй удзел. Фінскія рабочыя просяць пашырыць лік месц, якія вызначаны камітэтам спартакіяды для Фінляндцы з 50 да 100.

РАДЫЁ—ПЕРАДАЧА

19-га чэрвеня—аўторак
7.00—7.30—Гутарка: "Што зроблена па барацьбе з бюспрытульнасьцю"
7.30—8.10—Беларуская радыёгазэта,
8.10—8.40—Навукова-папулярная гутарка: "Якімі зольнасьцямі трэба ўладаць для таго, каб стаць тэхнікам".
8.40—9.10—Гутарка Беларускаму Грамадзкаму праца кааперацыі",
9.10—11.00—Мастацкая перадача.
20-га чэрвеня—серада
7.00—7.30—Гутарка доктара "Як перасьпярагчы дзяцей улечку ад хваробы",
7.30—8.10—Беларуская радыёгазэта,
8.10—9.10—Праца сярод беднага,
9.10—11.00—Мастацкая перадача.

Апавяшчэньні

— Сёньня а 6-ай гадз. веч. у антаміцы адбудзецца зачыненне партыйнага сход мэдуфаку БДУ.
— Юрка партыйцаў і кандыдатаў абавязкова.
— ДОМ АСЬВЕТЫ. Сёньня 19 чэрвеня, роўна а 7 гадз. увечары адбудзецца зачыненне сход ачойкі КП(б)Б працасьветы.

Папраўна

У № 136 "Зьвязды" у заметцы "Дысцыпліна пахавана" дапушчана памылка. Напісана: "Менскі Асаваіхім ідзе да поўнага распаду" — трэба: "Менскі Асаваіхім гэту работу праваліў".

Адказны рэдактар
Яз. АСЬМОЎ
Менск, Галоўлітбэл № 30.